



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

НОВАМУ ўраду — новыя задачы. Іх і абмеркавалі на пашыраным пасяджэнні ў ніжняй палатэ парламента. Папярэдні разгляд не абмежаваўся ўдзелам дэпутатаў з пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце — парламентарыі сабраліся ці не ў поўным складзе. Яшчэ б, праграма дзейнасці ўрада на наступную пяцігодку выклікала ў іх цэлую чараду пытанняў. Імі яны, у сваю чаргу, прыкметна аздачалі новых назначэнцаў. Якія арыенціры на самую бліzkую будучыню ў аічыннай выканаўчай уладзе і чым яны нам адгукнуцца?

АЭС: план застаецца ў сіле

У энергетыцы задача нумар адзін — паўнаватраснае разгортванне будаўніцтва АЭС.

— Мы трохі зацягнулі гэты працэс па вядомых прычынах, аднак планы застаюцца ранейшымі. Першы блок павінны быць уведзены ў эксплуатацыю ў 2016 годзе, другі — у 2018 годзе, — заявіў у Авалянай зале першы намеснік прэм'ер-міністра Уладзімір СЯМАШКА.

На будаўніцтва АЭС Расія гатовая вылучыць суседцы крэдыт у 9 млрд долараў. Паводле слоў першага віцэ-прэм'ера, які падзяліўся гэтай навінай з журналістамі, грошы пойдучь не толькі на будаўніцтва непасрэдна станцыі, але і на інфраструктуру. Міжрадавае пагадненне аб будаўніцтве АЭС плануецца падпісаць у пакеце з пагадненнем аб паралельнай рабоце энергасістэм на сезонным Саўміне ў сакавіку. Апошні дакумент прадугледжвае стварэнне на парытэтных умовах сумеснага прадпрыемства, якое будзе рэалізоўваць беларускую і расійскую электраэнергію.

У аічыннай энергетычнай галіне планка пастаўлена не з сціплых — знізіць энэргаёмістасць ВУП на 50 адсоткаў. Хочаш знізіць, умей, — выкарыстоўваюць тое, што дала прырода. Таму сярод прырытэтатаў — максімальнае залучэнне ў энэргабаланс уласных рэсурсаў, у тым ліку мясцовых відаў паліва і ўзнаўляльных крыніц. Бадай, самым буйным крокам у гэтым кірунку стануць каскады ГЭС на Нёмане, Заходняй Дзвіне і Дняпры.

Што да імпарту энэргарэсурсаў, то тут ключавым памкненнем застаецца дыверсіфікацыя паставак. У ліку гаюльных задач для Белнафтахіма, паводле слоў першага віцэ-прэм'ера, — пашырэнне геаграфіі экспарту і павелічэнне аб'ёму здабычы нафты за мяжой. Сярод агучаных ім паказчыкаў для галіны да канца пяцігодкі — палглыбенне перапрацоўкі нафты да 92 — 93 адсоткаў і доля бензіну ў нафтапрадуктах, якія выпускаюцца, не менш за 52 адсоткі.

А пакуль Беларусь, паводле слоў спадара Сямашкі, дасягнула абсалютнага камісамісу з Газпрамам у перамовах па пастаўках газу. На нядаўнім абмеркаванні размова ішла пра кантракт на 2012—2014 гады. З 2015 года, нагадаем, бакі павінны перайсці на роўнааходныя цэны на газ.

Сэлета Беларусь імпартуе з Расіі амаль 21,7 млн тон нафты, паводле інфармацыі першага віцэ-прэм'ера. Нагадаем, што ёсць яшчэ своп-пастаўкі азербайджанскай нафты па дамоўленасці з Венесуэлай.

Шырокая прыватызацыя

Намеснік прэм'ер-міністра Сяргей РУМАС лічыць паказчык па прыцягненні прамых замежных інвестыцый ці не самым цяжкім з устаноўленых для бягучага года. Сярод прычын ён называе бюракратычную цяганіну і заканадаўчыя прарэхі. Ды што хаваць, мясцовыя ўлады часцяком элементарна не зацікаўлены ў прыцягненні інвестыцый звонку. Гатовых рэцэптаў віцэ-прэм'ер не прапаноўваў, але падкрэсліў, што ўрадам выпрацоўваецца комплекс захадаў па прыватызацыі прадпрыемстваў. І сёлёння прыватызацыя, паводле яго запэўненняў, будзе шырокай. Настолькі, што стане значна большай, чым ва ўсе папярэднія гады. Аднак пакуль адзінага меркавання па гэтым пытанні няма — пазіцыі міністэрстваў адрозніваюцца.

Падзяліўся ён і апошнімі фінансавымі навінамі. Так, напрыклад, не выключана, што ўжо сёлёта, з улікам узроўню інфляцыі, стаўку рэфінансавання дзевяцімесячна павысіць. На яго думку, ільготныя працэнтныя стаўкі разбіваюцца і, адпаведна, ні да чаго добрага не прыводзяць.

Сям'я як культ

Цікавае вызначэнне падарабў віцэ-прэм'ер Анатоль ТОЗІК для беларускай вёскі. На яго думку, яна можа стаць сапраўдным брэндам краіны. Маўляў, дзе яшчэ такая прырода, такая шчырыя людзі. Варта імкнуцца да таго, каб адпачынак у вёсцы вабіў і іншаземцаў, і нашых гараджан. І на карысць таго, што перспектывы тут выдатныя, кажа нечуваны поспех аграэкспарту. Яго будучы стымляеца і надалей.

— Мы плануем выйсці на новы этап, стварыць дадатковыя ўмовы для людзей, якія хочучь гэтым займацца (аграэкспартызмам. — Аўт.), і павелічыць аб'ём паслуг, што аказваюцца ў гэтай сферы ў 2,5—3 разы.

Спіннуўся спадар Тозік і на дэмаграфічных праблемах. А самая трывожная з іх, як вядома, скарачэнне насельніцтва. У краіне павінны рабіцца ўсе неабходныя захады, каб спыніць дэпапуляцыю насельніцтва, упэўніў намеснік кіраўніка ўрада. Бо гэта, насамрэч, першааснова. Маўляў, навошта ўсе намаганні, калі «праз 200 гадоў нашага народа можа не быць». Таму павінна рабіцца ўсё належнае для скарачэння смяротнасці, павелічэння працягласці жыцця. А сям'я, паводле цвёрдага пераканання намесніка прэм'ер-міністра, павінна стаць культам для беларусаў.

— Усё гэта павінна быць для нас глабальнай задачай, над якой варта працаваць кіраўнікам усіх узроўняў, — слухна рэзюмуе віцэ-прэм'ер.

Харчовы козыр

АПК у наступнай пяцігодцы дзевяцімесячна істотна павысіць эфектыўнасць. У планах — павелічэнне экспарту сельгаспрадукцыі да 7,2 млрд долараў, як адзначыў намеснік прэм'ер-міністра Валерый ІВАНОВ. Пры гэтым варта дасягнуць знешнегандлёвага салёда ў 4 млрд долараў. А сярэднямесячны заробак працаўнікоў сельгасарганізацый да 2015 года павінен дасягнуць 750 долараў. Дэпутаты выказвалі асаблівы заклапочанасць тым, што ў праграме не прапісана падтрымка асаблівых падсобных гаспадаркаў. Непакоіліся за лёс сельгасгаспадарчых арганізацый, якія крэдытуюцца, каб выплываць заробкі. Турбавалася за тое, што ў такой малочнай краіне, як наша, няма належных малочных сумесяў для малюткаў і мамы змужыня набываць імпартна.

ЖКГ: з міністэрства — у дэпартамент

Як расказаў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль КАЛІНІН, плануецца ўтварыць адзіную алігоўную структуру — Мінібудаўніцтвы, у складзе якой будзе дэпартамент ЖКГ. Такім чынам, у кампетэнцыі ведамства будзе ўвесь спектр пытанняў: ад праектавання будынка да яго эксплуатацыі. Аптымізацыя структуры, як чакаецца, прывядзе і да аптымізацыі затрат на паслугі ЖКГ. Рост тарыфаў у наступнай пяцігодцы немыль: плануецца, што да 2015 года насельніцтва будзе пакрываць 60% кошту паслуг ЖКГ, прычым цэпла-, газа-, электразабеспячэнне — на 100%. Сёння ж мы аплачваем нямногі больш за 30 адсоткаў.

— Сусветная практыка: 100% пакрыццё насельніцтва кошту паслуг ЖКГ, і няма перакрываванага субсідзіравання, — сучаснае, — Анатоль Калінін.

БЕЛАРУСЬ ШЫРОКА АДЗНАЧАЎЦЬ 120-ГОДДЗЕ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА

Да 120-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча ў Беларусі пройдзе шэраг рэспубліканскіх і рэгіянальных мерапрыемстваў. Адпаведнае рашэнне зацверджана пастановай Савета Міністраў № 187 ад 14 лютага 2011 года, паведамлілі БЕЛТА ў Апараце Саўміна.

Над тым, каб гэтыя мерапрыемствы прайшлі ярка, цікава і прыгожа, працую спецыяльны арганізацыйны камітэт на чале з міністрам культуры Паўлам Латушчам. У склад аркамітэта ўвайшлі першы намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч, намеснік міністра замежных спраў Сяргей Алейнік, гаюльчы дырэктар гаюльнай дырэкцыі замежнага вяснянства (радыёстанцыя «Беларусь») Беларускага радыё НДТРК Навум Гальперовіч, намеснік міністра адукацыі Казімір Фарыно і інш.

Сярод асноўных мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай даце, — рэстаўрацыя дома ў Траецкім прадмесці Мінска, дзе нарадзіўся Максім Багдановіч, правядзенне выставак ва ўстановах адукацыі, культуры і мастацтва, літаратурных вечараў, творчых сустрэч з беларускімі пісьменнікамі, прысвечаных жыццю і творчасці класіка. Таксама ў гэтым годзе плануецца выдаць энцыклапедыю «Максім Багдановіч», факсімільнае выданне зборніка вершаў «Вянок». 9 снежня 2011 года слаўтаму класіку беларускай літаратуры Максіму Багдановічу споўнілася 6 120 гадоў.



Наладка сістэмы электразабеспячэння цягнікоў каля станцыі ў Івацэвічы.

«Хацеў узяць «ГАРАЧЫ» крэдыт для набыцця трактара. Адмовілі. Чаму?»

З Расонскага раёна да нас паступіла пытанне: чаму немагчыма атрымаць крэдыт пад набыццё сельгасгаспадарчай тэхнікі? Калі больш канкрэтна, чалавек, што пражывае ў сельскай мясцовасці, хацеў набыць міні-трактар МТЗ-132 коштам 12 мільёнаў рублёў. Зварнуўся з гэтай нагоды ў аддзяленне банка, каб узяць крэдыт (на сям гадоў пад 5 працэнтаў гадавых), аднак атрымаў адмову. Чаму, не вельмі зразумёў. Гаворка ў гэтым выпадку ішла пра прадстаўленне крэдытаў грамадзянам, якія вядуць асабісты падсобны гаспадаркі — у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2010 года №302. У чым тады справа?

У сітуацыі дапамагла кампетэнтна разабрацца начальнік разлікова-касавага цэнтру №2 у г.п. Расоны аддзялення ААТ «Белаграпрамбанк» у г. Полацку Наталія БАГАНАСОВА. — У нас ужо былі аналагічныя звароты, у тым ліку і ад вашага грамадзяніна. Патлумачу, па правілах выдчы крэдытаў ёсць агаворкі. У нашым выпадку, паколькі прадстаўленне названых крэдытаў грамадзянам, што вядуць асабісты падсобны гаспадаркі, ускладнена менавіта на ААТ «Белаграпрамбанк», рашэннем крэдытнага камітэта ААТ «Белаграпрамбанк» №32 ад 21 чэрвеня 2010 года (у прыватнасці, пунктам 21 названага дакумента) зацверджана спецыфікацыя крэдытных паслуг (з'яўленне падобнага дакумента — звычайная справа) такім грамадзянам, якія вядуць асабісты падсобны гаспадаркі, — распавяла Наталія Георгіеўна. — Так, паколькі гаворка ідзе пра льготны крэдыт, банк не прадстаўляе іх пэўным катэгорыям заяўнікаў, у прыватнасці, замежным грамадзянам, асабам без грамадзянства. У адрозненне, скажам, ад звычайных спажывецкіх крэдытаў, атрымаць якія нароўні з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь могуць і ўсе вышэйназваныя катэгорыі заяўнікаў. Так што вашаму чытачу ў атрыманні льготнага крэдыту было адмоўлена цалкам справядліва: ён не з'яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, хоць і мае від на жыхарства ў нашай краіне, як я яшчэ раз удакладніла праз сельскі Савет па месцы яго жыхарства. Ён — грамадзянін Расіі. Да таго ж, мушу заўважыць, што чалавек, нягледзячы на вусныя звароты да нас адносна магчымасці атрымання льготнага крэдыту пад набыццё сельгасгаспадарчай тэхнікі, ніводнага разу не падаў для гэтага патрэбнага поўнага пакета дакументаў. Рызыкун меркаваць, што якраз па прычыне таго, што сам разумее: на жаль, пад дзеянне вышэйназванага Указа кіраўніка дзяржавы ён не трапіла.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Прамая лінія БЕЗ НЕУРЫТАЎ, НЕУРАЛГІІ І РАДЫКУЛІТАЎ. Тэмай нашай чарговай «прамой лініі» стануць пытанні лячэння і прафілактыкі хвароб неўралагічнага профілю: радыкулітаў, неўрытаў, неўралгіі, сасудзістых захаванняў гаюльнага мозга і г.д. Чытачам будзе адказваць загадчык неўралагічнага аддзялення мінскай 10-й гарадской клінічнай бальніцы, кандыдат медыцынскіх навук Аляксандр Віктаравіч ІВАНОВ.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА. Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «СлуцкОблГарант» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одноэтажного кирпичного здания гаражей на 5 мест (инв. № 644/С-46671), об. пл. 208 кв.м, расположенного по адресу: Минская область, Солигорский р-н, г. Солигорск, район рынка «Колхозный», в т.ч. находящегося в нем оборудования: установка для газированной воды (1988 г.в.), станок точильный (1980 г.в.), установка сверлильная (1978 г.в.). Начальная цена с НДС — 83 239 180 бел. руб.

Старшыня Калінкавіцкага райвыканкама Яўген АДАМЕНКА: «НАШ РЕГІЁН ДЫНАМІЧНА ЖЫВЕ І РАЗВІВАЕЦЦА». Аб тым, як наладжана праца ў гэтых і іншых калектывах, сведчаць такія вось прыклады. У канцы мінулага года Калінкавіцкая зверагаспадарка прыняла ўдзел у фінскім аўкцыёне і выстаяла там на таргі 43 230 норкавых шкурак. Прадпрыемства сьвяткавала вялікую перамогу. Уявіце сабе, што літаральна ўсе яны былі раскуплены па рэкорднай цене. Аўтарытэтная міжнародная спецыялісты канстатавалі, што калінкавіцкі тавар выдатны. Ён вельмі якасцьнае не толькі высокай якасцю, буйным памерам, але і шчыльнасцю апушэння, што вельмі даспадобы багатым заходнім моднікам. Дарэчы, у зверагаспадарцы норкі вырошчваюцца на лагас густ, адзінаццаты афарбовак.

Аб тым, як наладжана праца ў гэтых і іншых калектывах, сведчаць такія вось прыклады. У канцы мінулага года Калінкавіцкая зверагаспадарка прыняла ўдзел у фінскім аўкцыёне і выстаяла там на таргі 43 230 норкавых шкурак. Прадпрыемства сьвяткавала вялікую перамогу. Уявіце сабе, што літаральна ўсе яны былі раскуплены па рэкорднай цене. Аўтарытэтная міжнародная спецыялісты канстатавалі, што калінкавіцкі тавар выдатны. Ён вельмі якасцьнае не толькі высокай якасцю, буйным памерам, але і шчыльнасцю апушэння, што вельмі даспадобы багатым заходнім моднікам. Дарэчы, у зверагаспадарцы норкі вырошчваюцца на лагас густ, адзінаццаты афарбовак.

РОЗГАЛАС. «ПРАДПРЫМАЛЬНЫ» ДЫРЭКТАР. Кіраўнік сталічнага прыватнага гандлёвага ўнітарнага прадпрыемства ў 2008-2009 гадах ухіліўся ад платы падаткаў і зборав больш як на 164 мільёны рублёў. Як паведамлілі карэспандэнты «Звязды» ў прэс-службе Камітэта дзяржаўнага кіравання «Звязды» дырэктару удалося на пастаўцы раней набытага ім ва Украіне абсталявання ў адрас шэрагу беларускіх торафабрычных прадпрыемстваў. Каб пазбегнуць платы падаткаў, гэты кіраўнік наўмысна правёў па рахунках бухгалтарскага ўліку прадпрыемства першасныя ўліковыя дакументы, згодна з якімі абсталяванне было нбыта набывае ў Расіі за суму, якая ў некалькі разоў перавышае фактычны кошт купленага тавару. Такім чынам прадпрыемствы асаба наўмысна занізіла падатковую базу на 773 мільёны рублёў, што ў сваю чаргу дало магчымасць яму ўхіліцца ад платы згаданай вышэй сумы падаткаў і зборав. Між іншым, падчас папярэдняга расследавання дырэктар аплациў падаткаў, зборав, пені і эканамічных санкцый амаль на 200 мільёнаў рублёў. Апошнне, а таксама прызнанне віны і шчырае раскаянне ўлічыў суд: дырэктар асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выканання пакарання на 1 год.

ДЛЯ КАГО ДАРОЖНЫЯ ЗНАКІ? На гаэта пытанне ўжо ніколі не адкажа 25-гадовы кіроўца «Рэно—Меган—Сэнжн», які на аўтадарозе на высокай хуткасці пайшоў на паварот. У Рэчыцкім раёне мазыраным выехаў на сустрэчную паласу і разам з двамі пасажырамі (25-гадовым мужчынам і 19-гадовай дзючынай) трапіў пад колы «Зіла-130». У выніку лавабога сутыкнення ўсе, хто быў у легкавым аўтамабілі, загінулі на месцы здарэння. Між тым, на участку дарогі, дзе адбылася трагедыя, усталяваныя знакі «Абгон забаронены», «Небяспечны паварот», «Накірунак паварота».

Открытое акционерное общество «Белагпромпромбанк» сообщает, что 25 марта 2011 года в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Белагпромпромбанк» от 11 февраля 2011 года, протокол № 6, ПРОВОДИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОЧНОЙ ФОРМЕ. Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Курси замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 17.02.2011 г. (бялі бн разлікаў). 1 долар ЗША — 3 018,00, 1 еўра — 4 091,20, 1 латывійскі лат — 5 800,50, 1 літоўскі літ — 1 185,20. 1 чэшская крона — 168,29, 1 польскі злоты — 1 045,68, 1 расійскі рубель — 103,10, 1 украінская грыўня — 379,26. USD — 29,2735, 10 UAH — 36,7873, 1000 BYR — 9,6932, EUR — 39,6802.

ВІНШАВАННЕ ПРЭЗІДЭНТА

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Літоўскай Рэспублікі Дaliaу Грыбаўскайтэ і народ гэтай краіны з нацыянальнымі святам — Днём аднаўлення Літоўскай дзяржавы.

«Узрунены, што шматвяковая традыцыя добрасуседства Беларусі і Літвы і далейшым будзе з'яўляцца трывалым фундаментам для ўмацавання плённых двухбаковых сувязяў у палітычнай, эканамічнай і культурнай сферах дзеля працівання нашых краін», — гаворыцца ў віншаванні. Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ЗАДАЧНІК ДЛЯ ўРАДА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Ён нагадае таксама, што ўлады «шмат гадоў стрымлівалі рост тарыфаў». Актунце, да таго ж, што ў сувязі з новымі заходамі павінна быць ўзмоцнена адрасная падтрымка і праведзена неабходная інфармацыйна-тлумачальная работа. Апроч таго, плануецца ўвесці двухузроўневыя тарыфы. Пастаянная частка (за нарматыўнае спажыванне і доступ да паслуг) і перменная (за спажыванне звыш нормы, камфорт, так бы мовіць).

Да 2015 года кошт 1 кв. м жылля павінен быць выведзены на ўзровень сярэдняга заробку (цяпер з сярэднім даходам можна пакваціцца хіба што на 0,7 кв. м). У наступныя эксперыменты ў некаторых гарадах плануецца перадаць частку паслуг ЖКГ (напрыклад, вываз і перапрацоўку смецця, санітарнае ўтрыманне вуліц і двароў) прыватнікам. Гэта, як кажацца, паменшыць сабекошт і павысіць якасць паслуг. Тарыфная палітыка, аказіваючы віз-праэм'ер, застанецца за дзяржавай. Есць накіды стварэння жыллёва-камунальнай інспекцыі (такое практыкуе Расія) і дэпартаменту па наглядах за будаўніцтвам.

Што да пераўраўнавання і іншых ведамствах, то першы віз-праэм'ер Уладзімер Сямашка, напрыклад, не выключаче рэарганізацыі Мінгандлю. Гэта ведамства, як выказаўся першы намеснік праэм'ер-міністра, «пад пытаннем». А вось чутка пра аналагічны лёс падатковага ведамства не пацвердзіў. Маўляў, як жыць без Міністэрства па падатках і зборах?

Samand на Chery?

Цікавіліся дэпутатамі і перспектывамі легкавага аўтамабілебудаўніцтва ў Беларусі.

— Сёння маем невялікую вытворчасць з Іранам, — нагадаў У. Сямашка. — Аднак ён моі надзвычай незадаволены. За 5 гадоў работы толькі каля тысячы аўтамабіляў было выраблена і прададзена, і тое пад малым націскам — у МУС, іншыя дзяржаўныя структуры. Кошт за надна высокі для машын такога класа, і мадэлі ўстарэлыя.

Не выключана, што на гэтых плошчах будучы запрашачацца кітайскія партнёры — тыя ж Chery і Lifan. У адказ на запытанні дэпутатаў пра тое, што «кітайскія маркі асацыююцца з не вельмі высокай якасцю», першы віз-праэм'ер задаў супрацьнаснае пытанне: «Вы калі апошні раз у Кітаі былі?». Маўляў, узровень развіцця тэхналогіяў там сёння такі, што многія еўрапейскія краіны пазайздросцяць.

Зоя ВАРАНЦОВА.

ФІНАНСАВАЯ МІЛЦЫЯ ГАТОВАЯ ПРАЦАВАЦЬ «У АДКРЫТУЮ»

Пра гэта паведаміў журналістам на прэс-канферэнцыі дырэктар Дэпартаменту фінансавых расследаванняў КДК Рыгор ВЕРАМКО

Ён нагадаў, што наядуна праведзены ў Камітэце дзяржаўнага кантролю «крулы стол» з бізнес-суплолкай засведчуды пачатак новага стэпу работы ўсяго кантрольна-праваахоўнага блока дзяржавы. Кіруючыся Дырэктывай №4, Указам № 510, а таксама тым, што бягучы год аб'яўлены годам прадпрыемльнасці, Дэпартамент фінансавых расследаванняў намераны працаваць з бізнесам адкрыта. Гэта значыць, што сустрачы, падобныя «кругламу сталю», будучы адбывацца рэгулярна, іх мэта — сумесная ўзгодненая выпрацоўка пазіўкі суб'ектаў гаспадарання і рэвізораў з тым, каб бізнес у краіне паспяхова развіваўся, а парушэнні закона былі зведзены да мінімуму.

— У бліжэйшы час мы плануем сустрачы з прадстаўнікамі банкаўскай структуры, бо колькасць злчынстваў у банкаўскай сферы ўзрастае па апошні год у паўтара раза, — паведаміў Рыгор Верамко. — Летась намі былі зведзены 123 крымінальныя справы ў дачыненні да нядобра-сумленных пазычальнікаў. Новым элементам злчынчай дзейнасці сталі факты незаконнага аджучэння закладнай маёмасці і далейшага банкруцтва з нанесеннем буйной шкоды банкам. Так, у снежні была зведзена крымінальная справа ў дачыненні да кіраўніка камэрцыйнай структуры Мінска, які з мэтай невяржання крэдыту ў 2,5 мільярдаў рублёў арганізаваў банкруцтва свайго прадпрыемства і пагоршыў яго плацежаздольнасць шляхам крадзяжы закладнай маёмасці на суму 1,4 мільрд рублёў. Падоныя выпадкі не адзінаковы, сумы шкоды банкам налічваюцца мільёнамі долараў.

Актualнае сёння пытанне незаконнага адтоку валюты за мяжу. Пра усё гэта фінансавая міліцыя будзе весці гаворку з прадстаўнікамі службы бізнесу банкаў, каб папярэдзіць падобныя злчынствы, сумесна стварыць умовы, пры якіх яны стануць немагчымымі. — Мы не намераны ўзмацняць жорсткасць мераў, надаарот, вітаем заяву міністра фінансаў пра неабходнасць палігачэння падатковага цяжару, — заўважыў кіраўнік Дэпартаменту. — Мы зацікаўлены ва ўдасканаленні падаткаўкладальнай базы, і ў тым, каб усё суб'екты гас-

падарання аплачвалі падаткі, а дзяржава ў нашай асобе і ў асобе Міністэрства па падатках і зборах кантралявала пайнуту гэтых дзеянняў. Нельга сказаць, што прафілактыка злчынстваў — зусім новы кірунак у рабоце органаў фінансавых расследаванняў. Выступленні ў СМІ, вынясенне прадстаўленняў аб ліквідацыі прычын і умоў, якія садзейнічаюць здзяйсненню злчынстваў, маюць тым ж мэтай. У выніку гэтых і іншых мер значна скарацілася колькасць правапарушэнняў у сферы абарачэння нафты і нафтапрадуктаў, спірту этылавага і алкагольнай прадукцыі, сельгаспрадукцыі. Менш стала парушэнняў заканадаўства, якое рэгулюе ўвоз, захаўванне і рэалізацыю тытунёвых вырабаў.

Пачатак рэгламентацыі кантрольнай дзейнасці паклаў леташні Указ № 510, згодна з якім ўсе праверкі павінны быць абгрунтаваныя. Сёння рэвізор не можа прыйсці праверкаць прадпрыемства «проста так» або па ананімным ці беспадстаўным сігнале. — Больш за тое, фізічная асоба, якая дае загадаў лжывую інфармацыю ў нашы структуры, нясэ адказнасць, — заўважыла начальнік аддзела дакументальных праверак Таццяна ЖДАНОВА. — І мы пра гэта абавязкова паярджваем тых, хто імкнецца выкарыстаць фінансавую міліцыю ў мэтах помсты або нядобра-расуменнай канкурэнцыі. Эфектыўнасць новага падыходу ў кантрольна-праваахоўнай дзейнасці ўжо паказалі апошнія вынікі работы Дэпартаменту: колькасць праверак скарацілася, а памер вярнутых дзяржаве сродкаў узрос. За 2010 год фінансавая міліцыя накіравала ў бюджэт і паставіла на ўлік аб'ектаў асноўных сродкаў на суму 156 мільрд рублёў. «Жывых грошай» паступіла на 6,4 мільрд рублёў больш, чым ў 2009 годзе — 87 мільярдаў.

— На жаль, крымінальных спраў было зведзена таксама больш, — заўважыў дырэктар. — Разам з тым 57 крымінальных спраў было спынена ў сувязі з добраахотным пакрыццём нанесенай шкоды. Мы імкнемся актыўна выкарыстоўваць адпаведны артыкул Крымінальнага кодэксу, бо пакаранне — не самамэта, а судзімасць і зняволенне б'е не толькі па самім парушальніку, але і па членах яго сям'і, дзецях.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Футбол

Віктара Ганчарэнку не расчаруе толькі перамога

БАТЭ пастараецца нагадаць французам пра бітву Напалеона на Беразіне

ФУТБОЛЬНАЯ дэпёма гэтыя тыдня вырашана: матч БАТЭ з французскім «ПСЖ» ў межах 1/16 Лігі Еўропы пераносіцца не будзе. Наглядзячы на звароты французскага боку да УЕФА аб пераносе гульні, эксперты еўрапейскай футбольнай асацыяцыі прыялі рашэнне паяднка правесці ў чацвер, у 20 гадзін.

Паводле прагнозу сіноптыкаў, удзень 17 лютага будзе 13-15 градусаў, увечары і ўначы — каля -17. Умовы далёка ад ідэальных для французскіх футбалістаў, якія любяць больш камфортныя тэмпературы і прывыклівыя гульні на газонах добрай якасці. На прэс-канферэнцыі галоўнага трэнера БАТЭ Віктара Ганчарэнкі мы чакалі слоў пра тое, што надвор'е — наш галоўны козыр. Аднак Віктар Міхайлавіч тэму лютых маразоў абыходзіў, назваўшы галоўнымі перагамі БАТЭ страсці і жаданне перамагчы. Але з гісторыі мы ведаем пра трагедыю напалеонаўскай арміі на Беразіне і, вядома, чакаем паўтору ў футбольнай інтэрпрэтацыі.

— Віктар Міхайлавіч, як праішла тэмпературная адаптацыя пасля Турцыі? У якім стане дынамаўскай газон?

— Нармальнае адаптацыя. Мы прывыклівы часта пераязджаць, таму не звяртаем увагі на адаптацыю. Для лютага гэта вельмі добры стан газона, за што асобнае ўдзяку супрацоўнікам стадыёна і ўсім тым, хто дапамагаў яго прывесці ў парадак.

— Сярод шматлікіх пераваг «ПСЖ» адна з галоўных — той факт, што чэмпіянат Францыі ўразгары, у той час, як для БАТЭ гэта першы паяднка ў сезоне. Якія перавагі ў БАТЭ ў гэтым матчы?

— Гэта вы, журналісты, шукаеце перавагі суперніка, а я шукаю яго слабыя бакі. Лічу, што любой парой можна гуляць з любым супернікам. Зразумела, што ў нас няма таго гур'янавага тону, які ёсць воевоіну. Гэта новая для нас сітуацыя, і жаданне перамагчы і праісці далей — гэта нашы перавагі.

— Ці ўбачыць бальшчыкі навічкіу БАТЭ Рудзіка і Сімача?

— Яны ёсць у заўдзі і, як усё астатняе, маюць шанцы выйсці на поле. Мы задаволены ўсім навечнікамі. Магчыма, яны не да канца адаптаваліся да нашых патрабаваў, асабліва гэта тычыцца Рудзіка і Гардзеўкіча, але прагэс відавочны. Сіміч — кваліфікаваны абаронца, ён хутка прывычэцца да нашых патрабаваў.

— Адна з самых небяспечных ўскладэ «ПСЖ» з'яўляецца нападоўчы Нене... Павышана ўвага да яго з нашага боку будзе, але пераагнальна яго «апякаць» ніхто не будзе.

— Плануючы падрыхтоўку да гэтай матчы, вы арыентаваліся на расійскія і украінскія калег, якія маюць вопыт ранніх матчыў?

— У мяне выдатныя адносіны з Алегам Конанавым, галоўным трэнерам «Карпат». Гэты клуб гуляў на палярдэнай стадыі з «ПСЖ». Ён прадставіў нам даставочна разгорнутую інфармацыю пра французскі падыход да тэмпературнай адаптацыі падрыхтоўкі ў такіх кліматычных умовах, да тэ і Юра Жаўноў на шотскай падказаве. І не скажыў, што я час ад часу тэлефанаў Слуцкаму. Мы выкарыстоўваем вопыт іншых каманд.

— Рэнан, а вы вытрымаеце 90 хвілін на такім марозе? — спыталі журналісты ў бразільскага паўабаронцы БАТЭ, лешага футбаліста чэмпіянату-2010 Рэнана Брэсана.

— Я добра працаваў у Турцыі, 90-95 хвілін буду трываць да канца.

— Калі б вам гадзіў 10 тэм сказілі, што будзеце гуляць у 15-градусны мароз, што б вы адказалі?

— Пагадзіўся б.

— Якое ў вас меркаванне пра «ПСЖ»?

— «ПСЖ» — вельмі моцная каманда, вядомыя футбалісты там гуляюць — Макелеле, Нене. Але што рабіць? Трэба з імі гуляць. Шанцы пакажу 50 на 50. Спядзямся, што пакажам добры футбол.

— Якія слабыя бакі «ПСЖ»?

— Поле зразаў больш-менш, але гэта не тое, што патрэбна для футбола. Суперніку будзе няпроста. За кошт жадання мы можам перамагчы «ПСЖ».

— Рэнан, магчыма, хтосьці з тваіх блізкіх будзе прысутнічаць на матчы?

— Учора з Бразіліі прыехала мая жонка і мой брат. Яны будуць на стадыёне.

Напрыканцы на пытанне, які вынік паяднка яго не расчаруе, Віктар Ганчарэнка адказаў: толькі перамога. Зразумела, што і гульчак, і бальшчычкі, якія прыйдуч на стадыён, прыйдзецца няпроста. Таму футбольны клуб БАТЭ пастараецца сабраць сваіх заўяўтараў не толькі феэрным футбалам, але і гарачай гарбаты. Па дамоўленасці з Унутранымі войскамі на стадыёне «Дынама» будучы разгорнуты палывыя кукі, дае ўсе ахвотныя змогуць атрымаць бясплатна гарачы напой.

Алена АУЧЫННІКАВА.

ДОМА ПРАЙГРАЎ «МІЛАН», НЕ ЗДОЛЕЛА ВЫЙГРАЦІ І «ВАЛЕНСІЯ»

Праішлі першыя матчы 1/8 фіналу Лігі чэмпіёнаў. Дзе матчы паміж «Міланам» і «Тотэнхэмам» вызначыў адзіны гол, які запісаў на свой рахунак на 80-й хвіліне Пітэр Краўч. Каманды не шкадавалі ні сьне, ні суперніка, забываючы праўду, на бальшыччыкаў, якім замест небяспечных момантаў каля варот нярэдка прыходзілася назіраць за высвятленнем адносіны паміж супернікамі ў цэнтры поля. Міланцы то абараняліся, то заіралі англічан на іх палове поля, і вось адзін з такіх момантаў на 80-й хвіліне перарос у выніковую кантракату «Тотэнхэма». Адзіны мяч забрэсьпеў лонданцам добрую перавагу перад матчам у адмак, які пройдзе 9 сакавіка ў Лондане на «Уайт Харт Лэйн».

У другім матчы, дзе «Валенсія» прыймае «Шальке-04», падапечныя Уная Эмеры не здолелі ўтрымаць пераможны лік. Іспанцы з пачатку гульні завалодалі ініцыятывай, і на 17-й хвіліне гэта дадо вынік — мяч у вароты перапарыў Сальвада. Але на 64-й хвіліне Рауль перадаў прыватнае бальшыччыкам «Валенсіі» і ўсім сваім суаўчынікам — 1:1. «Валенсія» кінулася адгрывацца, але падапечныя Фелікса Магата памыляк у абароне больш не дапусцілі.

Алена КРАВЕЦ.

21 марта 2011 года в 12.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЦентроСтройФис»

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и основные направления деятельности Общества в 2011 г. 2. Отчет Наблюдательного совета Общества. 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2010 г. 4. О выплате дивидендов и утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2010 г. 5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2011 г. и 1-м квартале 2012 г. 6. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества. 7. О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39. Начало регистрации в 11.30. УНП 191303207

21 марта 2011 года в 11.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭнКоСтрой»

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и основные направления деятельности Общества в 2011 г. 2. Отчет Наблюдательного совета Общества. 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2010 г. 4. О выплате дивидендов и утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2010 г. 5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2011 г. и 1-м квартале 2012 г. 6. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества. 7. О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39. Начало регистрации в 10.30. УНП 191303197

21 марта 2011 года в 13.00 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Минскэнергострой»

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и основные направления деятельности Общества в 2011 г. 2. Отчет Наблюдательного совета Общества. 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2010 г. 4. О выплате дивидендов и утверждении распределения прибыли и убытков Общества за 2010 г. 5. Утверждение основных направлений использования прибыли в 2011 г. и 1-м квартале 2012 г. 6. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества. 7. О материальном вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Монтажников, 39. Начало регистрации в 12.30. УНП 100008291

ОАО «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» ИЗВЕЩАЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 25 марта 2011 г. ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Собрание состоится в помещении в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Центральная, 6, к. 37.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г. 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 г. 3. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за 2010 г. 4. Отчет Ревизионной комиссии Общества. 5. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Для регистрации акционеров иметь при себе паспорт, для представителя акционера — доверенность и паспорт. Наблюдательный совет. УНП 100097687

К сведению акционеров ОАО «Витебские ковры»

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ 25 марта 2011 г. в 14.00 по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 75.

Регистрация акционеров в день проведения собрания с 12.30 до 13.50 (иметь документ, удостоверяющий личность). Список акционеров для регистрации участников собрания составлен по данным реестра акционеров на 9 марта 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Отчет об итогах работы Общества за 2010 год и задачах по обеспечению выполнения показателя прогноза социально-экономического развития на 2011 год. 2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2010 году. 3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г. 4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год. 5. О распределении чистой прибыли, полученной в 2010 году, и направлений ее использования в 2011 году. 6. О выплате дивидендов за 2010 год. 7. Утверждение Устава ОАО «Витебские ковры» в новой редакции. 8. Утверждение локальных нормативных актов. 9. Выборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. 10. Утверждение условий вознаграждения для членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 17 по 24 марта 2010 г. (с 10.00 до 16.00) в кабинете специалиста по ценным бумагам. Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры». Тел.: 340947, 4 50. УНП 300082076

ХРОНИКА АПОШНИХ ПАДЗЕЙ

WIKILEAKS: злчунаныя штаты забаранілі ната супрацоўнічаць з АДКБ

Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусэн адмовіўся ад намеру супрацоўнічаць з Арганізацыяй Дагавору калектыўнай абароны па ціскам адміністрацыі Злучаных Штатаў, вынікне з дыпламатычных дзеш, апублікаваных сайтам Wikileaks, які спецыялізуецца на публікацыі кампраматаў.

З тэлеграм, адраўналеных Дзярждэпам амерыканскаму паслу ў НАТА ў верасні 2009 года, вынікае, што Расмусэн планаваў афіцыйна заявіць пра пачатак супрацоўніцтва НАТА і АДКБ. З апублікаваных дзеш можна зрабаць выснову, што амерыканскі пасол здолеў пераканаць Расмусэна гэтага не рабіць.

Дзярждэп у дзешы падкрэслівае, што супрацоўніцтва НАТА з арганізацыяй, створанай Расіяй для супрацьстаяння альянсу і Злучаным Штатам на постсавецкай прасторы, не можа быць прадуктыўным. Такое партнёрства можа прывесці да таго, што ўплыву АДКБ ўзмоцніцца, што негатыўна адаб'ецца на пазіцыях НАТА, папярэджвае Дзярждэп.

БЕСПРАЦОЎЕ СЯРОД БРЫТАНСКАЙ МОЛАДЗІ ПАБІЛА РЭКОРД

Колькасць беспрацоўнай моладзі ў Вялікабрытаніі на канец снежня дасягнула рэкорду, паведаміла Sky News. Сярод брытанцаў ад 16 да 24 гадоў доля беспрацоўных складала 20,5 працэнта, а іх колькасць перавысіла 965 тысяч чалавек. Усяго працы не маюць 2,49 мільёна брытанцаў, ці 7,9 працэнта ад усёй працоўнай сілы. Колькасць грамадзян, якія атрымліваюць дапамогу, склала 1,46 мільёна чалавек.

У БЕЛЬГІЙСКАГА ПРЫНЦА АДАБРАЛІ ПРАВЫ ЗА ЛІХАЦТВА

Паліцыя Брусэля ў панядзелак, 14 лютага, затрымала за парушэнне правіл дарожнага руху малодшага сына караля Бельгіі. Як паведамляе мясцовая газета De Standaard, 47-гадовага прынца Лорана абвінавачвалі ў перавышэнні дазволенай хуткасці больш як на 30 кіламетраў у гадзіну. Паводле звестак выдання, члена каралеўскай сям'і спынілі ў цэнтры горада за рулём спартыўнага Fiat Punto Abarth. Хуткасць, з якой ехаў прынц, складала 82 кіламетры ў гадзіну пры дазволенай на гэтым участку 50 кіламетрах. У выніку сын караля быў пазбаўлены вадзіцельскай праваў. Тэрмін пакарання, укладнае Agence France-Presse, склаў два тыдні.

Абзац

▲ ААТ «Гомельскі аўтобусны парк нумар 1» адкрыла ў лютым новы рэгулярны аўтобусны маршрут Гомель — Вільнюс. Новы маршрут працягласцю амаль 550 км праходзіць праз гарады Рэчыца, Саватгарок, Баўрыскі, Мінск. Разліковы час у дарозе, уключаючы пераход мяжы, складае амаль 10 гадзін. Кошт праезду прыкладна Br120 тыс.

▲ У Магілёўскай вобласці сёлета беспрацоўныя атрымалі на стварэнне ўласнай справы Br1,5 млрд субсідый. Матэрыяльная падтрымка будзе аказана 430 беспрацоўным, якіх стаяць на ўліку.

▲ За адзінаццаць і нявуагу да зваротаў грамадзян летась да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнутыя 86 працаўнікоў прадпрыемстваў ЖКГ Мінскай вобласці, м.ж тым, які ў папярэднім годзе — 19.

▲ Кантрабандныя коканы матулькой былі выяўлены беларускімі памежнікамі ў цяжку Кіеў — С-Пецярбург. У пункце прапуску «Церуха» гомельскія памежнікі сумесна з супрацоўнікамі мятні выявілі на сталя ў кулі правадніка каробку з зям'ям гразум. У ёй знаходзілася каля 50 коканаў матулькой на суму амаль Br5 млн. Праводзіцца экспертыза.

▲ Супрацоўнікі ДАІ затрымалі ўзброеную банду ў Горацкім раёне. Увечары 15 лютага ў Аранскіх РАУС звярнуўся жыхар Магілёва. Ён заявіў, што трое неведомых, якіх ён падвозіў на машыне «Фальксваген», пад пагарай абрэза вінтуюкі завалодалі аўтамабілем і зніклі. Супрацоўнікі ДАІ УУС Магілёўскага і Віцебскага аблвыканкамаў выявілі машыну прыкладна праз 2 гадзіны ў адной з вёсак Горацкага раёна. Там жа затрымалі тры маладых людзей, адзін з якіх быў судзімы за крадзжэ і рабаўніцтва, а астатнія — за хуліганства. У іх канфіскаваны абрэз вінтуюкі неўстаноўленай маркі.

▲ Следчы аддзел пракуратуры Брэсцкай вобласці праводзіць праверку па факце знаходжання мёртвых 35-гадовай мясцовай жыхаркі і яе 61-гадовага мужа. Іх сьмя, прыйшоўшы за школы, не мог трапіць у кватэру. Уваходныя дзверы былі зачынены знутры. Дзяцла звярнулася да суседзяў. Дарослыя знайшлі на балконе кватэры цяцла маці з нажавымі раненнямі, на кукні — бацьку, што вісеў у пяці. Суседзі характарызоўць гэтую сям'ю станоўча. Магчыма прычына трагедыі — рэўнасць.

▲ Супрацоўнікі Даўгаўпільскага ўпраўлення памежнай аховы на КПП «Сінене» выявілі, што ў трэйлеры грамадзяніна Беларусі, што выязджаў з Латвіі, знаходзіцца скрадзены аўтамашына Land Rover Freelander. Памежнікі звязаліся з паліцыяй і атрымалі пацвярджэнне, што машына сапраўды знаходзіцца ў вышукі ў Літве. Аўто канфіскавана і перададзена паліцыі.

Поўны абзац

▲ Італьянка да 88 гадоў атрымала сваё першае пасведчанне кіроўцы. Міранда Брыджыт, жыхарка прыгарада Пізы, здала экзамэн на правы і стала самай сталай новай уладальніцай заветнага пасведчання ў Італіі. Разам з сінебрай з'явалі на правы маладыя людзі, якія маглі быць яе унукамі і нават праўнукамі. Маючы моцнае здароўе і добрую памяць, сталая дама некалькі месяцаў таму запісалася на курсы. На экзамэне, якому папярэднічай медалгяд, яна прадэманстравала вярт і неабходныя навыкі лепш, чым многія яе аднакласнікі. Варта адзначыць, што пенсіянеры пашанцавала. На днях у парламент паступіла прапанава ўвесці ў краіне памежны ўзрост для кіроўцаў. Зараз абмярковаюцца варыянты, калі ўзроставыя абмежаванні будуць ад 80 да 85 гадоў.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

УСЁ ЗРАБІЛА, КАБ ПАМЕРЦІ,



ШАПАВАЛ

З а вокнамі люты. Зараз гэты месяц моцнымі маразмамі нібы апраўдае сваю гаварку назву. У такое надвор'е многія людзі ўспамінаюць пра валенкі, а некаторыя, магчыма, шкадуюць, што не паспелі іх набыць.

Больш за сотню цёплых ботаў для сваякоў і знаёмых зрабіў вядомы шапавал Клімаўшчыны Аляксандр ГАЛКОУСКІ. Зараз у яго заказу на валенкі таксама шмат. Цікава, што едуць да яго людзі з розных куткоў Магілёўшчыны і не толькі.

— Рамясто навучыўся ў дзевятнаццаці гадоў. Не кожная воўна падыходзіць для таго, каб з яе атрымацца валенкі. Па-першае, калі воўну памыць з парашком, то яна «не садзіцца». Працэс вырабы валёнак —

доўгі. Каб якасна зрабіць толькі адзін валёнак, трэба затраціць калі чатырох гадзін. На старадаўнім бязме-у ў фунтах (1 фунт = 409,5 г.) уважаюць воўну. На мужыцкай валенкі патрэбна 3 фунты, а на жаночыя — 2,5. Затым раскладваю яе роўна на стала ў хаце (ці, так бы мовіць, сцяло яе). Потым складваю. Зашываю ў тканіну, каб не распыталася. Пачынаю скручваць. Калі дваццаці хвілін трэба канчаць яе на стала, каб за-снаваць. Затым іду ў сваю майстэрню — там печ і ўсе неабходныя інструменты. Воўну трэба добра выварыць гарачай вадой. Памыць гаспадарчым мылам. Надаю адпаведную форму. Убіраю ўсе лішчыя, — дзеліцца сваімі секрэтамі Аляксандр Мікалаевіч.

Таццяна ПАДЛІПСКАЯ. Фота аўтара.

«Гарачая» тема погляд

На паперы — густа, а на полі...

Год таму я напісаў, што мы можам заваліць Еўропу грэчкай. У сваё апраўданне скажу, што пры напісанні таго артыкула адштурхоўваўся ад пранозаў і планаў, якія складаліся ў сур'ёзных структурах. А сёння даводзіцца канстатаваць, што і Еўропу грэчкай не накармаці, а летась гэтую культуру ў сябе «заваліць».

Сітуацыя з грэчкай, як і любой іншай прадукцыі, можна вызначыць на наяўнасці яе ў крамах, а калі яна на прылаўках ёсць, то і па яе кошыце.

Грэчкі крупу ў крамах няма ці цана на іх паднялася да такой вышыні, што грэчку ўжо можна лічыць лекавай раслінкай.

Каб у Беларусі нестала сваёй грэчкі, то гэта наоносець. Як бы цяжка некалі нашаму гаспадару ні прыходзілася, але паўруду грэчкі крупу ён меў. Грэчка не лічылася нейкай прывілежаванай культуры, і стра-вай з грэчкіх круп не былі для тагачаснага чалавека далікатэсам. Хоць некалі людзям на вёсцы жылося нялёгка. Калі гаспадару патрэбна была грэчка, то ён засяваў ёю сотак 10 ці 50 у залежнасці ад колькасці зямлі, і ўсё і чалавеку нікто не ўказваў, калі сяць і, акрамя гаспадара, ні ў каго не балега галава, колькі цэнтнераў даць та грэчка.

Што атрымаўся ў нас з грэччак літасць. Запланавана было засяць 34 тысячы гектараў і атрымаць з іх 38 тысяч тон. Але падваля надвор'е, і давляло 10 тыс. гектараў, засяяных гэтай сельгаскультурай, спісаць. Ураджай збіралі толькі з 24 тыс. га.

Грэчкіх круп Беларусі патрэбна 25 тыс. тон у год, а ў мінулым годзе на-рыхтаваць удалося менш за палову.

Раней недахоп грэчкі ў краіне ўдавалася забяспечыць за кошт паставак яе з Расіі і Украіны. Але ў 2010 годзе і ў гэтых краінах грэчка не ўраджалі, там выраісла цана і попыт на грэчку. Напрыклад, у Расіі самымі папулярнымі крупамі з'яўляюцца арыш і грэчка. Ім аддае перавагу амаль 96% спажываўцаў.



У лепшыя гады нам удавалася намалочваць і па 20 ц/га. — Аляксандр Іванавіч, хіба для беларускай калі-небудзь грэчка была праблемай? Што сёння перашкаджае яе вырошчываць?

— Есць некалькі фактараў. Да грэчкі, як і да любой культуры, патрэбны сістэмны падыход. Напрыклад, неабходна закрыць праблему насення, выконваць тэхналогію вырошчвання. Каб быў высокі ўраджай грэчкі, патрэбны пчыны: неабходна падняць ціну на яе, каб вытворцы былі зацікаўлены ў гэтай культуры. А як яно бывае? Гаспадарка адпачыў пад грэчку зямлю і возьме з яе па 10 цэнтнераў, а на гэтай жа зямлі і пшаніцы можна намалочыць 50 ц/га. Гэтую розніцу ў цэнтнерах трэба рэгуляваць цінай.

Як бачна, мала пасяць грэчку, яшчэ трэба, каб над ёй пчыны гулі. А хто пра гэта думае? І сёлета, відавочна, праблема з насеннем будзе. Вось у Віцебскай вобласці засяпаць грэчку на насенне удалося толькі на 58%, не хапае яе і ў Мінскай. Праўда, Міхаіл Русы абнадзейвае:

— Распісаны графікі, куды на-сенне пойдзе, да 15 сакавіка яно будзе завезена ў гаспадаркі.

Савецкага Саюза даўно няма, але мы працягваем у ім жыць — чапляемся за мінулае. Імкнёмся кіраваць сельскай гаспадаркай тагачаснымі метадамі. Кіраўнікі сельгаскааператываў скардзяцца і на такі момант. Грэчку сеюць пазней, чым іншыя сельгаскультуры, а ад старшын СВК патрабуюць, каб ён як мага хутчэй «закрыў» слябу. З уборкы тое ж самае — грэчка затрымлівае жыно. Дык ёй прыродай вызначана даўжэй пад сонцам грэчка. Няўжо грэчка псеусправдана раёна, вобласці?..

З грэчкі ў 2010 годзе выіслаўся накладка. На паперы было густа, а на полі пуста. Відавочна, да планаў і пранозаў неабходна падключыць тых, хто іх выконвае, ды і прыслушацца да думкі вучоных не пашкодзіць.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

У сваю чаргу міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Міхаіл Русы на тым падзяджні расказаў пра планы на 2011 год. — Павялічаны будучы плошчы грэчкі, каб зняць усю праблему, якая сёння існуе. Мы сур'ёзна пра-цуем над гэтай тэмай, хоць гэта і цяжка, — заявіў ён.

Але ж, якія б планы не спускаліся зверху, выконваць іх будучы на самым нізе — у сельгаскааператывах.

Перагаварыў (па гарачых слядах) з двума начальнікамі райсельгасхарчу, кіраўніком аднаго раёна і не пачуў нічога новага. Аказалася, што тья, хто вырошчвае грэчку, ў ёй найменш зацікаўлены. Вось далі заданне летась засяць запланаваныя плошчы, а дзе насенне ўзяць, не сказалі, і кожны кіраўнік гаспадаркі выкручваўся сам як мог. Якое насенне дастаў — тым і засяў.

— Праблема грэчкі ляжыць не ў плошсцы гаспадара, а значна вышэй, — пачуў я.

А рысу падвёў старшыня СВК «Ляхавіцкі» Аляксандр ВІТКО. — Летась наша гаспадарка ўзяла з гектара па 10 цэнтнераў, але іншыя не мелі і таго ўраджая. А

у лепшыя гады нам удавалася намалочваць і па 20 ц/га. — Аляксандр Іванавіч, хіба для беларускай калі-небудзь грэчка была праблемай? Што сёння перашкаджае яе вырошчываць?

— Есць некалькі фактараў. Да грэчкі, як і да любой культуры, патрэбны сістэмны падыход. Напрыклад, неабходна закрыць праблему насення, выконваць тэхналогію вырошчвання. Каб быў высокі ўраджай грэчкі, патрэбны пчыны: неабходна падняць ціну на яе, каб вытворцы былі зацікаўлены ў гэтай культуры. А як яно бывае? Гаспадарка адпачыў пад грэчку зямлю і возьме з яе па 10 цэнтнераў, а на гэтай жа зямлі і пшаніцы можна намалочыць 50 ц/га. Гэтую розніцу ў цэнтнерах трэба рэгуляваць цінай.

Як бачна, мала пасяць грэчку, яшчэ трэба, каб над ёй пчыны гулі. А хто пра гэта думае? І сёлета, відавочна, праблема з насеннем будзе. Вось у Віцебскай вобласці засяпаць грэчку на насенне удалося толькі на 58%, не хапае яе і ў Мінскай. Праўда, Міхаіл Русы абнадзейвае:

— Распісаны графікі, куды на-сенне пойдзе, да 15 сакавіка яно будзе завезена ў гаспадаркі.

Савецкага Саюза даўно няма, але мы працягваем у ім жыць — чапляемся за мінулае. Імкнёмся кіраваць сельскай гаспадаркай тагачаснымі метадамі. Кіраўнікі сельгаскааператываў скардзяцца і на такі момант. Грэчку сеюць пазней, чым іншыя сельгаскультуры, а ад старшын СВК патрабуюць, каб ён як мага хутчэй «закрыў» слябу. З уборкы тое ж самае — грэчка затрымлівае жыно. Дык ёй прыродай вызначана даўжэй пад сонцам грэчка. Няўжо грэчка псеусправдана раёна, вобласці?..

З грэчкі ў 2010 годзе выіслаўся накладка. На паперы было густа, а на полі пуста. Відавочна, да планаў і пранозаў неабходна падключыць тых, хто іх выконвае, ды і прыслушацца да думкі вучоных не пашкодзіць.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

У сваю чаргу міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Міхаіл Русы на тым падзяджні расказаў пра планы на 2011 год. — Павялічаны будучы плошчы грэчкі, каб зняць усю праблему, якая сёння існуе. Мы сур'ёзна пра-цуем над гэтай тэмай, хоць гэта і цяжка, — заявіў ён.

Але ж, якія б планы не спускаліся зверху, выконваць іх будучы на самым нізе — у сельгаскааператывах.

Перагаварыў (па гарачых слядах) з двума начальнікамі райсельгасхарчу, кіраўніком аднаго раёна і не пачуў нічога новага. Аказалася, што тья, хто вырошчвае грэчку, ў ёй найменш зацікаўлены. Вось далі заданне летась засяць запланаваныя плошчы, а дзе насенне ўзяць, не сказалі, і кожны кіраўнік гаспадаркі выкручваўся сам як мог. Якое насенне дастаў — тым і засяў.

— Праблема грэчкі ляжыць не ў плошсцы гаспадара, а значна вышэй, — пачуў я.

А рысу падвёў старшыня СВК «Ляхавіцкі» Аляксандр ВІТКО. — Летась наша гаспадарка ўзяла з гектара па 10 цэнтнераў, але іншыя не мелі і таго ўраджая. А

у лепшыя гады нам удавалася намалочваць і па 20 ц/га. — Аляксандр Іванавіч, хіба для беларускай калі-небудзь грэчка была праблемай? Што сёння перашкаджае яе вырошчываць?

— Есць некалькі фактараў. Да грэчкі, як і да любой культуры, патрэбны сістэмны падыход. Напрыклад, неабходна закрыць праблему насення, выконваць тэхналогію вырошчвання. Каб быў высокі ўраджай грэчкі, патрэбны пчыны: неабходна падняць ціну на яе, каб вытворцы былі зацікаўлены ў гэтай культуры. А як яно бывае? Гаспадарка адпачыў пад грэчку зямлю і возьме з яе па 10 цэнтнераў, а на гэтай жа зямлі і пшаніцы можна намалочыць 50 ц/га. Гэтую розніцу ў цэнтнерах трэба рэгуляваць цінай.

Як бачна, мала пасяць грэчку, яшчэ трэба, каб над ёй пчыны гулі. А хто пра гэта думае? І сёлета, відавочна, праблема з насеннем будзе. Вось у Віцебскай вобласці засяпаць грэчку на насенне удалося толькі на 58%, не хапае яе і ў Мінскай. Праўда, Міхаіл Русы абнадзейвае:

— Распісаны графікі, куды на-сенне пойдзе, да 15 сакавіка яно будзе завезена ў гаспадаркі.

Савецкага Саюза даўно няма, але мы працягваем у ім жыць — чапляемся за мінулае. Імкнёмся кіраваць сельскай гаспадаркай тагачаснымі метадамі. Кіраўнікі сельгаскааператываў скардзяцца і на такі момант. Грэчку сеюць пазней, чым іншыя сельгаскультуры, а ад старшын СВК патрабуюць, каб ён як мага хутчэй «закрыў» слябу. З уборкы тое ж самае — грэчка затрымлівае жыно. Дык ёй прыродай вызначана даўжэй пад сонцам грэчка. Няўжо грэчка псеусправдана раёна, вобласці?..

З грэчкі ў 2010 годзе выіслаўся накладка. На паперы было густа, а на полі пуста. Відавочна, да планаў і пранозаў неабходна падключыць тых, хто іх выконвае, ды і прыслушацца да думкі вучоных не пашкодзіць.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Яго «Аблічча» — толькі форма...

У Брэсце па-ранейшаму — складаная сітуацыя вакол будаўнічай фірмы «Аблічча». Пра гісторыю падняцця дольшчыкаў наша газета расказвала ў матэрыяле «Непазбежнасць пакарання, або Устаў павінен сядзець у турме» 1 лютага гэтага года. Гардзкія ўлады прапануюць свой варыянт вырашэння пытання. Многія з людзей, што падцяпілі, з ім не згодны, яны збіраюцца на сходзі, пішуць звароты ў Генеральную пракуратуру, іншыя інстанцыі, бо лічаць, што і гардзкая ўлада адказная за тое, што іх грошы патрачаны не па прызначэнні.

Каб папярэдзіць альбо абвергнуць розныя чуткі, якія вырастаюць вакол гэтай гісторыі, старшыня гарвыканкама Аляксандр Пальшанкоў пачынуў сваім абавязкам выказацца перад журналістамі. На думку мэра, сітуацыя ў многім узнікла з-за недакладнасці нарматыўнай базы па долевым будаўніцтве. Тым нарматыўныя акты, што ёсць, на жаль, людзей не абараняюць. Грошы дольшчыкаў, лічыць Аляксандр Сяргеевіч, трэба было ўносіць не адразу, а па меры выканання работ, каб выдзіць на 95% фінансавання недзе пад самую здачу дома. А да гэтага яны павінны былі быць на адмысловым рахунку ЖБК. Калі ад самага пачатку не давяраліся арганізацыі, з якой заключыў дагавор, то гэта, мабыць, было б нейкае выйсце на шляху гарантаў мэтавага выкарыстання сродкаў.

Але ж людзі паверлівы. Тым больш што, як заўважыў мэр, фірма «Аблічча» 20 гадоў. Яе будаўнічымі ўзвядзены дзясяткі тысяч квадратных метраў злітнага жылля. Гэта было 700 працаўнікоў, свая тэхнічная база, свая праектная арганізацыя, высокакваліфікаваныя спецыялісты, перадавыя тэхналогіі... Калі ў будаўнічай кампаніі пачаліся праблемы, гардзкая ўлада спрабавала выратаваць сітуацыю. Колькасць дольшчыкаў меркавалі павялічыць за кошт чаргавоку з прыцягненнем льготных крытэяў. Не дапамагло.

Тадзі добраахвотна-прымусовым шляхам знайшлі арганізацыю, якая павінна закончыць будаўніцтва распачаты дамоў — будтрэст №8. Але трэсту, каб дабудаваць, патрэбны грошы. Іх пакуль няма. Людзям прапануецца ўзяць дадатковыя крытэі пад 5%, аб'яднацца ў новыя калектывы забудовшчыкаў і закончыць нарэшце шматпакетную будоўню. Пры такім парадку развіцця падзеі дзве вышынныя шматпавярхоўкі ўздоўж вяслярнага канала, а таксама дамы ў раёне вуліцы Гоголя, Маякоўскага, Камсамоўскай былі б заселены ўжо сёлета.

Але справа ў тым, што многія дольшчыкі не згодны на такі варыянт. Яны выйграўлі іскі ў судзе і патрабуюць вярнуць свае грошы. А грошай няма дзе ўзяць. Іншыя патрабуюць пакарання вінаватых за нямецтавае расходаванне сродкаў і пабудову, як яны кажуць,



Дом ля вяслярнага канала: другі год — ні з месца, будаўнічым піраміды.

Мэр горада выліў ўпор рабіў на тое, каб усе зразу-мелі, што да банкруцтва могуць прывесці аб'ектыўныя абставіны, такія, як фінансавы крызіс, а не толькі зла-чынная халатнасць, абодва яшчэ горш, такія ж намеры. У гэтай бяспадзевай сітуацыі нікто не вінаваты. Магчыма і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі б пакрыўдзіцца такія шаюноўныя фірмы як «Будтрэст №8», «Палессежыбуд» ды і іншыя. Як Божы дзень ясна: калі б яны атрымалі і так, у рэшце рэшт на пытанні вінаватасці могуць адка-заць толькі праваахоўныя органы. Але ўсё ж у жаданні адвесці абвінавачванні ад фірмы «Аблічча» адчуваўся нейкая ідэалізацыя... «А болей не было ахвотных узвё-дзіць дамы на пляцоўках у цэнтры горада», — заявіў мэр. Можна і не было, калі казача пра дом на рагу Пуш-кінскай і бульвара Касманаўтаў, бо яго пасадзілі амаль на дарозе (цікава, які архітэктар і як падлісаў гэтае ўздрэчненне? — С.Я.) А што датычыць дамоў па вуліцы Кастрычніцкай (рэвалюцыі) насупраць вяслярнага кана-ла, то на падобную зварот маглі

Старшыня Калінкавіцкага райвыканкама Яўген АДАМЕНКА:

«НАШ РЭГІЁН ДЫНАМІЧНА ЖЫВЕ І РАЗВІВАЕЦЦА»

Новы будынак фонду сацыяльнай аховы насельніцтва.

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

— Як і ў папярэднія гады — развіццё эканамічнага патэнцыялу раёна, забеспячэнне стабільнай работы працоўных калектываў, падтрыманне занятасці насельніцтва. Дзякуючы напружанай і мэтанакіраванай рабоце кіраўнікоў і спецыялістаў усіх галін гаспадарання, аддзелаў і службаў выканкама нам удалося забяспечыць выкананне большасці асноўных мэтаназначаных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця. У прамысловасці яны перавыкананы па рэсцырэнсаванай прадукцыі і спажывецкіх таварах. У цэлым па раёне выраблена той прадукцыі ў супастаўных цэнах на 406 мільярд рублёў, што на 12 працэнтаў вышэй узроўню 2009 года, пры прагнознам росце 111 працэнтаў. Вытворчасць спажывецкіх тавараў склала 294 мільярд рублёў (фактычны тэмп росту — 116,1 працэнта пры прагнознам росце 111 працэнтаў).

Пры гэтым адметнай асаблівасцю дзейнасці прамысловых прадпрыемстваў з'яўляецца запатрабаванасць вырабленага. Аб гэтым сведчыць той факт, што рэшткі гатовай прадукцыі зніжаны з 51,1 працэнта сярэднямесячнай вытворчасці ў 2009 годзе да 46,3 працэнта летась.



Святлана ЛОБАН, начальнік аддзела эканомікі.

размесціцца гародніна-сховішча з захаваннем да трох тысяч тон яблыкаў (у фермера вялікі — да ста гектараў — яблыневы сад, саджанцы ён прадае нават за межы вобласці). Летас ён пасадзіў каля сарака гектараў часнука і рыштуцка адкрыць цэх па яго перапрацоўцы. І таксама мае намер у хуткім часе пачаць перапрацоўку гародніны і садавіны на сок, пюрэ і г.д. Адным словам, у яго цэлая праграма. Галоўнае ў тым, што створаны новыя працоўныя месцы.



У мікрараёне Меліяратар у мінулым годзе было ўведзена ў строй 10 дамоў.


да 450-годдзя горада яны зрабілі такі падрунак: здалі прыгожы будынак дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы алімпійскага рэзерву. Там створаны выдатныя ўмовы для падрыхтоўкі брацоў грэка-рымскага стылю, дзейнічаюць выдатныя трэнеры і трэнерыцы, абсталяваныя залы і г.д. Нельга не згадваць і таксама арыгінальнымі будынкамі вяслярнай базы і фонду сацыяльнай абароны.



з газсілікатных матэрыялаў і да т.п. Не будучы забыты тут і аб'екты сацыяльнай сферы. Узводзяцца і дамы індывідуальнага сектара. У на-прамку Мазыра праз два-тры гады будзе закончана засяленне мікрараёна Сітня.

Наогул зараз няма ў горадзе праблем з набыццём трох-, чатырохкабовых кватэр (былі б толькі грошы), і таксама існуе чарга на двух- і аднакабовыя кватэры.

Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая спартыўная школа (на пярэднім плане — трэнер па лёгкай атлетыцы Яўген КУПРЫЕНКА з юнімі спартсменамі).



Упаўнёна развіваецца аграрная галіна раёна: удасканаленая культура земляробства, укараняюцца новыя прагрэсіўныя тэхналогіі ўтрымання жывёлы, умацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Многае робіцца па добраахвотна-падарковай раённа-сельскага населеных пунктаў. І невыпадкова, што раён неадразавае быў пераможцам рэспубліканскага агляду санітарнага стану і добраахвотна-падарковай пунктаў краіны.

— А як справы з сацыяльнай сферай?

— Яна заўсёды была і будзе ў цэнтры ўвагі кіраўніцтва раёна. Працуюць 28 сярэдніх агульнаадукацыйных школ, у тым ліку адна гімназія, 10 базавых школ, чатыры — пачатковыя, 28 дзіцячых дашкольных устаноў. Падрыхтоўку спецыялістаў для сельскай гаспадаркі вядзе Палескі дзяржаўны аграрны каледж імя А. Міцкевіча і Калінкавіцкі дзяржаўны прафесіянальны аграрна-тэхнічны ліцей.

У горадзе і раёне 28 дамоў культуры, 22 сельскія клубы, 42 бібліятэкі, дзіцячыя музычныя школы і школы мастацтваў. У апошняй — дзесяць філіялаў у сельскай мясцовасці. Ёсць і краязнаўчы музей. Акрамя таго, функцыянуюць плавальны басейн, ДЮСШ і спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву № 2, фізкультурна-спартыўны клуб, вяслярная база, стадыён, 40 спартыўных залаў, 16 транзакторных залаў на сямлі. Мне прыемна паведаміць, што такая база стала трамплінам для выдатных спартыўных пераможцаў нашага — алімпійскага чэмпіёна і сямірзавага чэмпіёна свету на вясляванні на байдарках і каное Рамаана Петрушкіна.

Дзейнічае разгалінаваная сістэма аховы здароўя: цэнтральная раённая бальніца з пяццю філіяламі, пяць сельскіх бальніц, 46 ФАП-аў, раённая цэнтр гігіены і эпідэміялогіі, вулварыя паліклінікі на станцыі Калінкавічы. Адным словам, сёння наш раён мае спрыяльныя ўмовы для развіцця ўсіх сфер жыццядзейнасці чалавека, і ў яго, несумненна, вялікае будучае.

«КАЛІНКА»: СМАЧНА, КАРЫСНА, ПАЖЫЎНА



За свой месяц пад экспертным «сонцам»

Пачынаючы размову з дырэктарам камбіната Альбертам Дрэвілам, мы прыгадалі словы выдатнага савецкага фізіёлага, акадэміка Івана Пятровіча Паўлава, сказаныя пра малака. Гэта — ежа, прыгатаваная самай прыродай. Па сваёй пажыўнай каштоўнасці яна можа замяніць любы іншы прадукт, але ніводзін іншы прадукт не можа замяніць малака. Вось чаму малачарны прадукты і карыстаюцца нязменным попытам у людзей самых розных узростаў.

Альберт Пятровіч паказаў нам пісьмо пенсіянеркі са Светлагорска Марыі Іванавны Язленінай. «Дарагія майму сэрцу работнікі малачнага камбіната! Вінішу вас з Новым, 2011 годам! Ведаюць, што малачарны прадукты «Калінка» — самая смачная, самая заслужаная лепшая з усіх у Гомельскай вобласці. Нават сталіна не роўня ёй. Як убачу ва-шу «Калінку» на паліцах магазіна «Каласок», то бяру з запасам, бо не заўсёды бывае яна тут штодня. Вялікі дзякуй усім! Так трываць!»

— Ведаеце, — прызнаецца дырэктар, — вельмі прыемна чытаць і чуюць такія словы ад працы калектываў. Пасля заканчэння Беларускага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта спецыяльнасцю гатова працаваў на розных пасадах у ААТ «Мазырскі аграпрам», а ў мінулым годзе маі быў прызначаны кіраўніком Калінкавіцкага малачнага камбіната і ўстаўніўся, што тут падарбалася дружная каманда прафесіяналаў-адамуцтваў,

якая працуе творча і самааддана. Вольныя спецыялісты удала спалучаюць у сваёй дзейнасці на прадпрыемстве традыцыйныя рэцэптуры з сучаснымі тэхналогіямі. Таму натуральна якасная прадукцыя нашага раёнальнага камбіната трывала знайшла сваю нішу не толькі на малачарным рынку рэспублікі, але і за межамі.

— Напрыклад?

— Прадпрыемства добра вядомае як экспартэр сухіх малачарных прадуктаў, сметанковага масла, казеіна тэхнічнага. У апошнія гады буйныя пастаўкі здзяйсняліся ў Расійскую Федэрацыю, Украіну, Азербайджан, Казахстан, Грузію, Філіпіны, Японію, Германію, Бельгію і іншыя краіны. Камбінат паспяхова і мэтанакіравана асвойвае новыя рынкі збыту і ў гэтым дасягнуў нязначнага выніку. Аб'ём экспарту ў агульным аб'ёме рэалізаванай прадукцыі складае каля 70 працэнтаў.

— Якая структура вашага камбіната?

— Галоўнае прадпрыемства знаходзіцца ў Калінкавічах, а тры яго філіялы — у Петрыкаве, Лельчыцах і Жыткавічах. Ёсць таксама і наша сельскагаспадарчэства. Сёння ў калектыве налічваецца 689 чалавек.

Сістэмы збоў не даюць

— Павышэнне якасці прадукцыі — пытанне асаблівае... — Без гэтага поспеху не дасягнеш, канкурэнтназдольны тавару не вырабіш. Вось чаму на прадпрыемстве распрацавана і дзейнічае палітыка ў галіне якасці і бяспекі прадукцыі. У сувязі з гэтым хачу сказаць наступнае.

У 2004 годзе змяніліся ўмовы пастаўкі прадукцыі на экспарт. Калі да гэтага часу дастаткова было мець сертыфікат адпаведнасці, то з 2005 года ў прадпрыемства павінна быць у наяўнасці сістэма менеджменту якасці на базе міжнародных стандартаў сервіі ISO 9000. З гэтай мэтай была праведзена вялікая работа. А менавіта: вызначаны распрацоўшчыя дакументацыі сістэмы, выкананы працэсуальны і працэдурны, іншыя арганізацыйна-тэхнічныя мерапрыемствы па распрацоўцы і ўкараненні сістэмы менеджменту якасці.

Галоўнай распаўсюджванна яе з'явілася вытворчасць масла з малака і вытворчасць сухіх малачарных прадуктаў. Пры распрацоўцы сістэмы вялікую метадычную дапамогу, як кансультанты, аказалі работнікі аддзела сертыфікацыі РУП «Калінкавіцкі ЦСМС». Намаганні спецыялістаў прадпрыемства ўвучаліся паспяхам: у снежні 2006 года сістэма была ўкаранена і сертыфікавана.

У 2009 годзе ў сувязі з прыняццём міжнароднага стандарту ISO 9001:2008 і ўводам у дзейнасць нацыянальнага стандарту СТБ ISO 9001:2009 вышэйшай сістэмай

была дапрацавана з улікам патрабаванняў гэтых стандартаў і паспяхова прайшла сертыфікацыю. У тым жа самым годзе калектыв узяў яшчэ адну вышынню. Каб забяспечыць пастаўкі прадукцыі ў краіны далёкага замежжа, але не толькі, як было раней, у Расію, Украіну, рэспублікі Балтыі, кіраўніцтвам камбіната было ўпрынята рашэнне аб распрацоўцы і ўкараненні сістэмы аналізу рызык і крытычных кантрольных кропкаў на аснове прынцыпаў HACCP. І яна пачала дзейнічаць. А ў мінулым годзе мы ўвялі ў дзейнасць і сістэму кіравання аховы працы ў адпаведнасці з патрабаваннямі СТБ 18001.

Такім чынам можна сказаць, што прадпрыемства дасягнула сваёй мэты ў галіне якасці і бяспекі

205 тон малака ў змену. А праз паўгода ў эксплуатацыю была ўведзена другая чарга па вытворчасці сухіх малачарных прадуктаў. У наступныя ж перыяды прадпрыемства падвяргалася рэканструкцыі, мадэрнізацыі і рэарганізацыі, павялічаліся аб'ёмы вытворчасці і пашыраўся асартымент прадукцыі, што дазволіла павялічыць магутнасці па перапрацоўцы малака да 332 тон у змену.

Сёння калектыв ПУП «Калінкавіцкі малачарны камбінат», працягваючы добрыя традыцыі сваіх папярэднікаў, з'яўляецца адным з найбольш буйных у Рэспубліцы Беларусь вытворцаў малачарных прадуктаў. Гэта сучаснае прадпрыемства з найноўшым аўтаматызаваным абсталяваннем, высокакваліфікаванымі кадрамі і высокай культурай вытворчасці.



КУПЛЯЙЦЕ! СПРАБУЙЦЕ! І БУДЬЦЕ ЗДОРОВЫЯ!

Калінкавіцкі малачарны камбінат даражыць сваім добрым імем. Ён наладзіў шырокі (да 60 найменняў) асартымент малачарнай прадукцыі, якая праходзіць шматступенчаты фізіка-хімічны, мікрабіялагічны і радыёлагічны кантроль на ўсіх этапах вытворчага працэсу.

«Калінка» — гэта прыродная карысць сапраўднага малака. Купляйце! Спрабуйце! І будзьце здаровыя!

НАШЫ КААРДЫНАТЫ: 247710, Рэспубліка Беларусь, Гомельская вобласць, г. Калінкавічы, вул. Фуркова, 10; тэл./факс +375 2345 33 777 — прыёмная e-mail: oskm@mail.ru www.belmilk.ru



Дырэктар камбіната Альберт ДРЭВІЛА.



У вытворчай лабараторыі лабарант Ірына ЦАЛКО, лабарант-радыёметрыст Ірына ДАРМЕЛЬ і інжынер-хімік Алена СЦЕПАНАЕВА вызначаюць эфектыўнасць пастэрызаванага малака.



За мінулы, 2010 год камбінат заваяваў болей за дзесяць узнагарод на міжнародных і рэспубліканскіх выставах і конкурсах. Інжынер-тэхнолаг Святлана ЗМУШКО і галоўны тэхнолаг Марыя ПРАКАПЕНКА дэманструюць вынікі плённай працы прадпрыемства.

ЗВОН ЗОЛАТА І БЛЯСК СЕРАБРА

— 2009 год

1. «Гран-Пры» Міжнароднага малачарнага форуму «Малачарная індустрыя-2009» (Расійская Федэрацыя) — малака сухое цэльнае 25%.
2. Залаты медаль Міжнароднага малачарнага форуму «Малачарная індустрыя-2009» (Расійская Федэрацыя) — сыраватка малачарная сухая.
3. Сярэбраны медаль Міжнароднага малачарнага форуму «Малачарная індустрыя-2009» (Расійская Федэрацыя).

— 2010 год

1. Залаты медаль на VIII Міжнародным малачарным форуме «Малачарная індустрыя-2010» (РФ) — масла салодкасметанковае несалёнае.
2. Сярэбраны медаль на VIII Міжнародным малачарным форуме «Малачарная індустрыя-2010» (РФ) — сыра «Адзійскі».
3. Залаты медаль Міжнароднай выстаўкі-кірмашу на Усерасійскім выставачным цэнтры (РФ) «Беларусь-Расія ў Маскве» — масла салодкасметанковае «Сялянскае».
4. Залаты медаль Міжнароднай выстаўкі-кірмашу на Усерасійскім выставачным цэнтры (РФ) «Беларусь-Расія ў Маскве» — малака сухое абстужанае.
5. Дыплом пераможцы конкурсу «Густ» (РБ) — малака талпёнае і малака пастэрызаванае з масавай доляй тлущу 1,5%.
6. Дыплом лаўрэата конкурсу «Лепшы тавар РБ» — масла салодкасметанковае «Сялянскае».
7. Дыплом III месца на конкурсе аб'ягачаных малачарных прадуктаў «Малачарны эксперт-2010» (РБ) — малака піццёвае пастэрызаванае з масавай доляй тлущу 1,5%.
8. Дыплом лаўрэата конкурсу «Лепшы тавар РБ» — прадукт кефірны вітамінізаваны з лекцынам і вітамінным прэміксам.
9. Дыплом лаўрэата конкурсу «Лепшы тавар РБ» — смятана з масавай доляй тлущу 25%.
10. Дыплом лаўрэата конкурсу «Лепшы тавар РБ» — масла салодкасметанковае «Сялянскае».
11. Дыплом III месца на конкурсе аб'ягачаных малачарных прадуктаў «Малачарны эксперт-2010» (РБ) — малака піццёвае пастэрызаванае з масавай доляй тлущу 1,5%.
12. Дыплом лаўрэата конкурсу «Лепшы тавар РБ» — прадукт кефірны вітамінізаваны з лекцынам і вітамінным прэміксам.
13. Дыплом лаўрэата конкурсу «Лепшы тавар РБ» — смятана з масавай доляй тлущу 25%.

прадукцыі, якая адпавядае патрабаванням дзейных заканадаўчых актаў, а таксама патрабаванням і чаканням спажывцоў. Для вывучэння попыту на сваю прадукцыю і дэманстрацыі яе ўзроўню камбінат пастаянна ўдзельнічае ў спецыялізаваных выставах і конкурсах, прысвечаных тэматыцы вытворчасці прадуктаў харчавання ўнутры рэспублікі і за яе межамі. Разнастайная прадукцыя яго адзначана многімі прэстыжнымі узнагародамі. Мінулы год, абвешчаны ў Рэспубліцы Беларусь годам якасці, быў для нашага прадпрыемства даволі паспяховым. Усе дэведзены камбінату заданні былі выкананы.

Так, мы рэалізавалі на экспарт прадукцыі на 34,3 мільёна долараў (гэта 188,7 працэнта да ўзроўню

не вытворчасці, тэхналагічнае абнаўленне яе, што, акрамя іншага, садзейнічае таксама зніжэнню сабекошту прадукцыі.

Напрыклад, мадэрнізацыя дзювок сухільных вежаў з устаноўкай сучаснага абсталявання (двухступенчатая сушка і ліній для ўпакоўкі сухіх малачарных прадуктаў, закупленых у Славакіі), дазволілі павялічыць іх магутнасці да 20%.

У канцы 2009 года на камбіната былі ўкаранены два больш сучасныя пасты мыйкі аўтамалачарных цыстэрнаў у цэху прыёму малака. Раней мыйка і дэзынфекцыя рабілася з прымяненнем гарачай вады, на што расходвалася немалая колькасць пікалоўнага цыкла. Прымяненне новага абсталявання (апараты высокага ціску) дазволілі гату працэдурную рабіць халоднай вадой і падтрымліваць больш высокі ўзровень чысціні вытворчага працэсу. Гадвалі эканамічны эффект склаў 371 мільён рублёў.

Або яшчэ. Будыніцтва новага будынка цэха зменаўніку цэльнага малака і аснашчана вытворчасці наймакчай аўтаматычнай ліній па вытворчасці гэтай прадукцыі для кармлення жывёлы стварылі тут зусім іншы малянок. Гэтаж жа, як і устаноўка аўтаматызаванай ліній з праграмным забеспячэннем REDA італьянскай вытворчасці, як замена паравых каларыфераў на газ-паветраныя генератары. І як вынік зніжэнне затрат на выбар прадукцыі (гадвалі эканамічны эффект ад гэтага мерапрыемства склаў 310 мільёнаў рублёў).



Вырабляльнік творага Наталля ГОРБАЧ і старшы майстар цэльнамалачарнага цэха Тамара ГЛАДКАЯ на ліній па ўпакоўцы творажнага прадукту «Гродзенскага».



Прадавец Настася ЦІШКАВЕЦ.



«Сарца» цэха па вытворчасці сухіх малачарных прадуктаў — пультаваа, адсоль кіруе ўсімі працэсамі вытворчасці аператар Марыя ТАНКЕВІЧ.



На аўтаматызаванай ліній па фасуючы сухіх малачарных прадуктаў працуе аператар Таццяна ТОРАП.



БЫЦЬ САМАСТОЙНЫМІ

Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «БЕЛСЫР» было створана 24 красавіка 2002 года заснавальнікамі ААТ «Румянцаўскае» і грамадзянінам Рэспублікі Польшча Пончэкам Цэзарам Вацлавам. Галоўным прадметам дзейнасці прадпрыемства стала перапрацоўка малака і вытворчасць сыру. Ужо ў лістападзе 2003 года «БЕЛСЫР» выпусціў першую прадукцыю ўласнай вытворчасці.

Сёння асартымент прадпрыемства ўключае 10 найменшых паўцвёрдага сыру і плаўленага сыру. У сярэднім прадпрыемства вырабляе 8 тон сыру ў суткі і 100-200 кг плаўленага сыру ў тыдзень. Галоўны спажывец беларускага сыру — Расійская Федэрацыя. Там самымі запатрабаванымі гатункамі сыру з'яўляюцца «Голда» і «Эдам». Але асартымент, які аб'ёмны экспарт, «БЕЛСЫР» плануе ў хуткім часе павялічыць.

За апошнія два месяцы на прадпрыемстве адбыліся дзве значныя падзеі. У снежні 2010 года да СТАА «БЕЛСЫР» далучылі стратнае ПП «Калінкавіцкая масласырбаза» ДУ «Гомельмясамалпрам», а на пачатку студзеня гэтага года ў новага прадпрыемства пад агульнай назвай «БЕЛСЫР» з'явіўся новы дырэктар — Юры Пашкоўскі. Гэтыя новаствораныя пацыянтцы за сабой і іншыя: мадэрнізацыю і тэхнічную рэканструкцыю прадпрыемства, пашырэнне вытворчасці і г. д. Вош што распавядае Юры Пашкоўскі:

— Зараз плошчы былой масласырбазы знаходзяцца на стадыі пераабсталявання для вытворчасці «БЕЛСЫР». Нам досыць выгадае гэтае далучэнне, нягледзячы нават на тое, што разам з новымі плошчамі і некаторым абсталяваннем ад масласырбазы мы атрымалі і яе грашовыя запасычэнасці. Але, думаю, мы справімся. Рэч у тым, што новыя плошчы нам вельмі неабходныя для таго, каб пашырыць вытворчасць. Зараз на «БЕЛСЫР» мы перапрацоўваем 100 тон малака ў суткі і максімум 10 тон сыру ў суткі. Развівацца нам больш няма куды. А хочацца. Таму новыя плошчы мы зможам прыставаць, каб пашырыць асартымент прадукцыі і яе колькасць. Мы плануем стварыць на новых плошчах вялікую камеру высыявання сыру (800 тон), ужо часткова перавезлі туды рамонтную базу. Зараз мы плануем, што на новых плошчах будзем перапрабляць 70 тон малака ў суткі і вырабляць 7 тон сыру ў суткі. Такім чынам, мы пашырым вытворчасць і па колькасці, і па асартыменце. Агульны аб'ём прадукцыі павялічыцца. Акрамя таго, на новых плошчах мы плануем вырабляць яшчэ і сырны прадукт, вяршкі, сметанковае масла, магчыма, спрэды і тварог. З пашырэннем вытворчасці і асартыменту плануем павялічыць і аб'ёмы на экспарт. І калі сёння мы экспартуем сыр у такія гарады Расіі, як Масква, Санкт-Пецярбург, Бранск, Смаленск і інш., а адтуль ён разыходзіцца па іншых гарадах, то ў хуткім часе мы плануем распачаць гандаль з Украінай.

З далучэннем масласырбазы на СТАА «БЕЛСЫР» павялічылася і колькасць супрацоўнікаў. Цяпер агульны штат складае 218 чалавек. Наводны чалавек не сшыю з гэтых пераўтварэнняў. Зарплата ў супрацоўніка паднялася мінімум у 1,5 раза. Нашы супрацоўнікі маюць усе сацыяльныя гарантыі і выгоды. Працуюць па 12 гадзін у суткі. Атрымліваюць прэміі, падарункі. Восем гадоў адной супрацоўніцы на 55-годдзе вылучылі дадаткова 20 базавых велічынь, а таксама 100 тысяч бел. руб. вылучыў прафкам. Так што ўсе задаволены. З жыллем таксама праблем няма: у нашым раёне, які ў саміх Калінкавічах, будзе вельмі шмат даступнага жылля.

Юры Пашкоўскі — малады кіраўнік, гэта яго першая кіруючая пасада. Але ён перакананы, што добра справіцца з новай працай. Ён чалавек, які прайшоў па кар'ернай лесвіцы наверх бадай з самага нізу дзякуючы сваёй працавітасці. У 1993 годзе скончыў

Гомельскі політэхнічны інстытут па спецыяльнасці «Інжынер-механік». Некалыкі гадоў працаваў на Калінкавіцкім рамонтна-механічным заводзе — спачатку канструктарам, потым тэхнолагам. З 1998 года ён працаваў на Калінкавіцкім мясакамбінатаце — майстрам мехмайстэрняў, галоўным механікам і, нарэшце, галоўным інжынерам. У мінулым годзе Юры Пашкоўскі пераправалі ўзначальваць «БЕЛСЫР», і ён з радасцю пагадзіўся. Зараз Юры Пашкоўскі, заступішы на пасаду дырэктара 6 студзеня, знаёміцца з калектывам, асабліва з членамі вытворчасці



Аксана МАКАРАВА, намеснік дырэктара СТАА «БЕЛСЫР» па вытворчасці.



Зменны майстар Алена КУЗЬМЕНКА дэманструе, як засольваюцца сыры (цэх цвёрдых сыроў).

і плануе на перспектыву, як зрабіць так, каб справы прадпрыемства рухаліся толькі ўгору.

— Я, як былі галоўны інжынер, лічу, што перш за ўсё мы павінны імкнуцца зрабіць вытворчасць аўтаномнай, — распавядае Юры Пашкоўскі, — «БЕЛСЫР» арэндуе памяшканне ў «Калінкавіцкага малочнага камбіната» і таму шмат у чым не мае сваёй самастойнасці. Для таго, каб павысіць эфектыўнасць сваёй вытворчасці і не залежаць ад старонніх арганізацый, нам трэба стварыць аўтаномны. Сёння мы атрымалі тое, што нам было вельмі неабходна, — новую плошчу для пашырэння вытворчасці. На гэтай плошчы, між іншым, ёсць і свабодны зямельны ўчастак, які мы таксама па-

стаераем выкарыстаць. Магчыма, зробім там уласную кацельню. Мы працуем над планам мадэрнізацыі вытворчасці ў сувязі з апошнімі зменамі. Тэхнічная рэканструкцыя прадпрыемства павінна быць скончана сёлета. 50% новага абсталявання ўжо завезена на «БЕЛСЫР». Астатняя рамонтна-будаўнічыя працы на новай далучанай плошчы пачаліся ў 2012 годзе.

каб працаваць на СТАА «БЕЛСЫР». Прыгожая маладая жанчына ўз'яўлена тлумачыць усе нюансы вытворчасці прадпрыемства, робіць невялічкі экскурс у гісторыю і адмыслова для чытачоў «Звязды» дзеліцца эксклюзіўнымі парадамі, як адрозніць добры сыр ад дрэннага.

— Сыр, наогул, вельмі старажытны прадукт. Сыраробства (сыраварства) узнікла 8-10 тысяч гадоў таму ў Месапатаміі, адкуль распаўсюдзілася па Сярэднім Усходзе, Егіпце, Грэцыі, Рымскай імперыі і далей па ўсёй Еўропе, амерыканскім і аўстралійскім кантынентах. Асновы сучаснай тэхналогіі сыраварства былі закладзены ў Рымскай імперыі і апісаны ў творах рымскіх і грэчаскіх філосафаў і пісьменнікаў (Гамера, Арыстоцеля і інш.). Сыр — гэта малочны прадукт, выраблены з натуральнага малака. А ўжо адно гэта сведчыць пра тое, што сыр карысны.

ны аб'ём сыроў, якія зараз выпускае прадпрыемства, («Голда» і «Эдам») мае такі малонак: «вочкі» вулгатавай альбо шчылінападобнай формы, якія могуць быць раўнамерныя альбо нераўнамерныя па ўсім аб'ёме галоўкі на зрэзе; альбо могуць быць «вочкі» правільнай формы — тут магчымыя два варыянтны: «Пашахонскі» і «Кастрамскі» сыры вы, напэўна, сустракалі ў крамах, бачылі добра ўласцівы для іх малонак: круглыя, авальныя альбо няправільнай формы «вочкі», раўна-

ад адных да трох сутак. Потым сыр падвяргаецца абсушцы на шцелях, упакоўцы ў тэрмаусадачную плёнку і высыяванню. Высыяванне сыру працягваецца ад 20 да 45 сутак у залежнасці ад гатунку. Потым сыр паступае ў рэалізацыю. На нашым прадпрыемстве мы таксама вырабляем плаўленага сыру: «Бурштын» — 60% тлушчу і «Пятрушка» — 50% тлушчу. Выпускаем тварог альбуміны. Гэта такі тварог з-пад сырнай сыраваткі. Не усім такі, які мы звычайна прывыклі есці. У ім

значна большая колькасць мінералаў і бялкоў. У бліжэйшы час мы плануем завяршыць лінію па выпуску альбуміна тварагу і вырабляць якасны прадукт, які будзе паступаць непасрэдна ў рэалізацыю. Плануем выпускаць і іншыя прадукты, зыходнай сыравінай для якіх будзе тварог альбуміны — яго таксама можна дадаваць у вытворчасць плаўленага сыру. Гэта вельмі карысны пажыўны тварог. Зараз, пакуль мы не запусцілі гэты тварог у рознічны продаж, яго вельмі добра закупае ў нас «Калінкавіцкая зверагаспадарка Белкаўсаўска». Яны вырошчваюць норака, кормяць іх альбумінным тварагом, што вельмі добра ўплывае на рост жылёў і якасць поўсці.

— Уся справа ў асабліваці вытворчасці канкрэтнага віду сыру і колькасці вільгаці. У цвёрдым сыры прадугледжана меншая колькасць вільготнасці. Крыху больш дапускаецца для плаўленага сыру. У мяккіх сырах — вялікая колькасць вільготнасці і меншыя тэрміны высыявання альбо іх наогул няма. Смакавая якасць сыру таксама адрозніваецца. Мяккія кісламалочныя сыры на выгляд беляы — адыгейскі,

У ім вельмі шмат мінералаў і бялкоў, неабходных для нармальнай жыццяздзейнасці чалавека. Пры адсутнасці супрацьпаказанняў урачы рэкамендуецца штодзённа з'ядаць невялікую колькасць сыру.

Мы вырабляем паўцвёрдыя сыры галандскай і расійскай груп. Асартымент — 9 найменняў: «Голда», «Эдам», «Пашахонскі», «Кастрамскі», «Сметанковы», два гатункі «Расійскага» — малады і асаблівы; «Бавараўскі» (51 і 46% тлушчу). Зараз ўкараем новую віду сыру: «Галандскі» рознай тлустасці — 30%, 40% і 45% тлушчу. Нашы сыры круглыя і прамавугольнай формы. Кожны гатункі сыру мае свой характэрны малонак, па якім яго можна адрозніць і нават вызначыць якасць. Усе сыры СТАА «БЕЛСЫР» — найвышэйшай якасці. Асноў-

мерна размешчаныя па усёй масе.

Сыры мы вырабляем з цэльнага малака, якое атрымліваем з сыравінай зоны. Якасць сыру непасрэдна залежыць ад якасці малака, з якога яго вырабляюць, таму мы вядзем актыўную працу з нашымі пастаўшчыкамі сыравіны — калгасамі, саўгасамі — з мэтай палепшэння якасці малака. Купляем для іх неабходнае абсталяванне, мыёны сродкі і г. д. Малако прыходзіць да нас у цэх, дзе падвяргаецца ачысці, пастэрызаванню. Мы сепаруем малако да патрэбнага працэнта тлушчу на сумесь, потым малака падвяргаецца апрацоўцы ў сыраварыцкім апарату, даюцца ўсе неабходныя кампаненты: закваска, сычужны фермент і інш. Сыр вяртаецца цягам 2,5—3 гадзін, потым падвяргаецца фармаванню, прасаванню, саленню. У залежнасці ад гатунку сыру, ён можа прасальвацца

з значна большай колькасцю мінералаў і бялкоў. У бліжэйшы час мы плануем завяршыць лінію па выпуску альбуміна тварагу і вырабляць якасны прадукт, які будзе паступаць непасрэдна ў рэалізацыю. Плануем выпускаць і іншыя прадукты, зыходнай сыравінай для якіх будзе тварог альбуміны — яго таксама можна дадаваць у вытворчасць плаўленага сыру. Гэта вельмі карысны пажыўны тварог. Зараз, пакуль мы не запусцілі гэты тварог у рознічны продаж, яго вельмі добра закупае ў нас «Калінкавіцкая зверагаспадарка Белкаўсаўска». Яны вырошчваюць норака, кормяць іх альбумінным тварагом, што вельмі добра ўплывае на рост жылёў і якасць поўсці.

Пра тое, што прадукцыя СТАА «БЕЛСЫР» якасная і смачная, сведчаць не толькі словы супрацоўнікаў прадпрыемства, але і ўдзел і перамогі прадпрыемства ў разнастайных выставах-кірмашах. Толькі ў 2010 годзе прадукцыя прадпрыемства ўдзельнічала ў такіх мерапрыемствах як: 2-я Міжнародная ўніверсальная выстава-кірмаш «Беларусь: партнёрства і добрасуседства», г. Смаленск; Універсальны кірмаш беларускіх тавараў у г. Санкт-Пецярбург; абласны фестываль «Мяса-малочная краіна — 2010», г. Гомель, на якім прадпрыемства атрымала медаль і дыплом за выбар пакупніка; VIII выстава-кірмаш «Свята масла і сыру», г. Масква, на якой прадпрыемства атрымала запатэнт медаль і рэспубліканскія мерапрыемства дапамагае, дарчы, аддзелаў маркетынгу СТАА «БЕЛСЫР» плёна вывучаць спажывецкі погляд і густы. А гэта, адназначна, дапамагае рабіць прадукцыю прадпрыемства яшчэ больш якаснай і здольнай выходзіць на вялікі знешні рынак.

У перспектыве ў СТАА «БЕЛСЫР» ёсць жаданне адкрыць серыю фірменных секцыяў у крамах па Гомельскай вобласці і, магчыма, па ўсёй рэспубліцы.

Гледзячы на перспектыву працы і перспектывы СТАА «БЕЛСЫР», адзін з прадпрыемства, думаеш, што беларускі сыр нічым не аступае сырам еўрапейскай вытворчасці і нават здольны на сур'ёзную канкурэнцыю з імі.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК, Аляксей СУПРУН (фота).



Юры ПАШКОЎСКІ, дырэктар СТАА «БЕЛСЫР».

ГАЛОЎНЫЯ ПРАВІЛЫ СМАЧНАГА СЫРУ

каб працаваць на СТАА «БЕЛСЫР». Прыгожая маладая жанчына ўз'яўлена тлумачыць усе нюансы вытворчасці прадпрыемства, робіць невялічкі экскурс у гісторыю і адмыслова для чытачоў «Звязды» дзеліцца эксклюзіўнымі парадамі, як адрозніць добры сыр ад дрэннага.

— Сыр, наогул, вельмі старажытны прадукт. Сыраробства (сыраварства) узнікла 8-10 тысяч гадоў таму ў Месапатаміі, адкуль распаўсюдзілася па Сярэднім Усходзе, Егіпце, Грэцыі, Рымскай імперыі і далей па ўсёй Еўропе, амерыканскім і аўстралійскім кантынентах. Асновы сучаснай тэхналогіі сыраварства былі закладзены ў Рымскай імперыі і апісаны ў творах рымскіх і грэчаскіх філосафаў і пісьменнікаў (Гамера, Арыстоцеля і інш.). Сыр — гэта малочны прадукт, выраблены з натуральнага малака. А ўжо адно гэта сведчыць пра тое, што сыр карысны.

ны аб'ём сыроў, якія зараз выпускае прадпрыемства, («Голда» і «Эдам») мае такі малонак: «вочкі» вулгатавай альбо шчылінападобнай формы, якія могуць быць раўнамерныя альбо нераўнамерныя па ўсім аб'ёме галоўкі на зрэзе; альбо могуць быць «вочкі» правільнай формы — тут магчымыя два варыянтны: «Пашахонскі» і «Кастрамскі» сыры вы, напэўна, сустракалі ў крамах, бачылі добра ўласцівы для іх малонак: круглыя, авальныя альбо няправільнай формы «вочкі», раўна-

ад адных да трох сутак. Потым сыр падвяргаецца абсушцы на шцелях, упакоўцы ў тэрмаусадачную плёнку і высыяванню. Высыяванне сыру працягваецца ад 20 да 45 сутак у залежнасці ад гатунку. Потым сыр паступае ў рэалізацыю. На нашым прадпрыемстве мы таксама вырабляем плаўленага сыру: «Бурштын» — 60% тлушчу і «Пятрушка» — 50% тлушчу. Выпускаем тварог альбуміны. Гэта такі тварог з-пад сырнай сыраваткі. Не усім такі, які мы звычайна прывыклі есці. У ім

значна большая колькасць мінералаў і бялкоў. У бліжэйшы час мы плануем завяршыць лінію па выпуску альбуміна тварагу і вырабляць якасны прадукт, які будзе паступаць непасрэдна ў рэалізацыю. Плануем выпускаць і іншыя прадукты, зыходнай сыравінай для якіх будзе тварог альбуміны — яго таксама можна дадаваць у вытворчасць плаўленага сыру. Гэта вельмі карысны пажыўны тварог. Зараз, пакуль мы не запусцілі гэты тварог у рознічны продаж, яго вельмі добра закупае ў нас «Калінкавіцкая зверагаспадарка Белкаўсаўска». Яны вырошчваюць норака, кормяць іх альбумінным тварагом, што вельмі добра ўплывае на рост жылёў і якасць поўсці.

Пра тое, што прадукцыя СТАА «БЕЛСЫР» якасная і смачная, сведчаць не толькі словы супрацоўнікаў прадпрыемства, але і ўдзел і перамогі прадпрыемства ў разнастайных выставах-кірмашах. Толькі ў 2010 годзе прадукцыя прадпрыемства ўдзельнічала ў такіх мерапрыемствах як: 2-я Міжнародная ўніверсальная выстава-кірмаш «Беларусь: партнёрства і добрасуседства», г. Смаленск; Універсальны кірмаш беларускіх тавараў у г. Санкт-Пецярбург; абласны фестываль «Мяса-малочная краіна — 2010», г. Гомель, на якім прадпрыемства атрымала медаль і дыплом за выбар пакупніка; VIII выстава-кірмаш «Свята масла і сыру», г. Масква, на якой прадпрыемства атрымала запатэнт медаль і рэспубліканскія мерапрыемства дапамагае, дарчы, аддзелаў маркетынгу СТАА «БЕЛСЫР» плёна вывучаць спажывецкі погляд і густы. А гэта, адназначна, дапамагае рабіць прадукцыю прадпрыемства яшчэ больш якаснай і здольнай выходзіць на вялікі знешні рынак.

У перспектыве ў СТАА «БЕЛСЫР» ёсць жаданне адкрыць серыю фірменных секцыяў у крамах па Гомельскай вобласці і, магчыма, па ўсёй рэспубліцы.

Гледзячы на перспектыву працы і перспектывы СТАА «БЕЛСЫР», адзін з прадпрыемства, думаеш, што беларускі сыр нічым не аступае сырам еўрапейскай вытворчасці і нават здольны на сур'ёзную канкурэнцыю з імі.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК, Аляксей СУПРУН (фота).

з значна большай колькасцю мінералаў і бялкоў. У бліжэйшы час мы плануем завяршыць лінію па выпуску альбуміна тварагу і вырабляць якасны прадукт, які будзе паступаць непасрэдна ў рэалізацыю. Плануем выпускаць і іншыя прадукты, зыходнай сыравінай для якіх будзе тварог альбуміны — яго таксама можна дадаваць у вытворчасць плаўленага сыру. Гэта вельмі карысны пажыўны тварог. Зараз, пакуль мы не запусцілі гэты тварог у рознічны продаж, яго вельмі добра закупае ў нас «Калінкавіцкая зверагаспадарка Белкаўсаўска». Яны вырошчваюць норака, кормяць іх альбумінным тварагом, што вельмі добра ўплывае на рост жылёў і якасць поўсці.

Пра тое, што прадукцыя СТАА «БЕЛСЫР» якасная і смачная, сведчаць не толькі словы супрацоўнікаў прадпрыемства, але і ўдзел і перамогі прадпрыемства ў разнастайных выставах-кірмашах. Толькі ў 2010 годзе прадукцыя прадпрыемства ўдзельнічала ў такіх мерапрыемствах як: 2-я Міжнародная ўніверсальная выстава-кірмаш «Беларусь: партнёрства і добрасуседства», г. Смаленск; Універсальны кірмаш беларускіх тавараў у г. Санкт-Пецярбург; абласны фестываль «Мяса-малочная краіна — 2010», г. Гомель, на якім прадпрыемства атрымала медаль і дыплом за выбар пакупніка; VIII выстава-кірмаш «Свята масла і сыру», г. Масква, на якой прадпрыемства атрымала запатэнт медаль і рэспубліканскія мерапрыемства дапамагае, дарчы, аддзелаў маркетынгу СТАА «БЕЛСЫР» плёна вывучаць спажывецкі погляд і густы. А гэта, адназначна, дапамагае рабіць прадукцыю прадпрыемства яшчэ больш якаснай і здольнай выходзіць на вялікі знешні рынак.

У перспектыве ў СТАА «БЕЛСЫР» ёсць жаданне адкрыць серыю фірменных секцыяў у крамах па Гомельскай вобласці і, магчыма, па ўсёй рэспубліцы.

Гледзячы на перспектыву працы і перспектывы СТАА «БЕЛСЫР», адзін з прадпрыемства, думаеш, што беларускі сыр нічым не аступае сырам еўрапейскай вытворчасці і нават здольны на сур'ёзную канкурэнцыю з імі.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК, Аляксей СУПРУН (фота).

з значна большай колькасцю мінералаў і бялкоў. У бліжэйшы час мы плануем завяршыць лінію па выпуску альбуміна тварагу і вырабляць якасны прадукт, які будзе паступаць непасрэдна ў рэалізацыю. Плануем выпускаць і іншыя прадукты, зыходнай сыравінай для якіх будзе тварог альбуміны — яго таксама можна дадаваць у вытворчасць плаўленага сыру. Гэта вельмі карысны пажыўны тварог. Зараз, пакуль мы не запусцілі гэты тварог у рознічны продаж, яго вельмі добра закупае ў нас «Калінкавіцкая зверагаспадарка Белкаўсаўска». Яны вырошчваюць норака, кормяць іх альбумінным тварагом, што вельмі добра ўплывае на рост жылёў і якасць поўсці.

Пра тое, што прадукцыя СТАА «БЕЛСЫР» якасная і смачная, сведчаць не толькі словы супрацоўнікаў прадпрыемства, але і ўдзел і перамогі прадпрыемства ў разнастайных выставах-кірмашах. Толькі ў 2010 годзе прадукцыя прадпрыемства ўдзельнічала ў такіх мерапрыемствах як: 2-я Міжнародная ўніверсальная выстава-кірмаш «Беларусь: партнёрства і добрасуседства», г. Смаленск; Універсальны кірмаш беларускіх тавараў у г. Санкт-Пецярбург; абласны фестываль «Мяса-малочная краіна — 2010», г. Гомель, на якім прадпрыемства атрымала медаль і дыплом за выбар пакупніка; VIII выстава-кірмаш «Свята масла і сыру», г. Масква, на якой прадпрыемства атрымала запатэнт медаль і рэспубліканскія мерапрыемства дапамагае, дарчы, аддзелаў маркетынгу СТАА «БЕЛСЫР» плёна вывучаць спажывецкі погляд і густы. А гэта, адназначна, дапамагае рабіць прадукцыю прадпрыемства яшчэ больш якаснай і здольнай выходзіць на вялікі знешні рынак.

У перспектыве ў СТАА «БЕЛСЫР» ёсць жаданне адкрыць серыю фірменных секцыяў у крамах па Гомельскай вобласці і, магчыма, па ўсёй рэспубліцы.

Гледзячы на перспектыву працы і перспектывы СТАА «БЕЛСЫР», адзін з прадпрыемства, думаеш, што беларускі сыр нічым не аступае сырам еўрапейскай вытворчасці і нават здольны на сур'ёзную канкурэнцыю з імі.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК, Аляксей СУПРУН (фота).

з значна большай колькасцю мінералаў і бялкоў. У бліжэйшы час мы плануем завяршыць лінію па выпуску альбуміна тварагу і вырабляць якасны прадукт, які будзе паступаць непасрэдна ў рэалізацыю. Плануем выпускаць і іншыя прадукты, зыходнай сыравінай для якіх будзе тварог альбуміны — яго таксама можна дадаваць у вытворчасць плаўленага сыру. Гэта вельмі карысны пажыўны тварог. Зараз, пакуль мы не запусцілі гэты тварог у рознічны продаж, яго вельмі добра закупае ў нас «Калінкавіцкая зверагаспадарка Белкаўсаўска». Яны вырошчваюць норака, кормяць іх альбумінным тварагом, што вельмі добра ўплывае на рост жылёў і якасць поўсці.

Пра тое, што прадукцыя СТАА «БЕЛСЫР» якасная і смачная, сведчаць не толькі словы супрацоўнікаў прадпрыемства, але і ўдзел і перамогі прадпрыемства ў разнастайных выставах-кірмашах. Толькі ў 2010 годзе прадукцыя прадпрыемства ўдзельнічала ў такіх мерапрыемствах як: 2-я Міжнародная ўніверсальная выстава-кірмаш «Беларусь: партнёрства і добрасуседства», г. Смаленск; Універсальны кірмаш беларускіх тавараў у г. Санкт-Пецярбург; абласны фестываль «Мяса-малочная краіна — 2010», г. Гомель, на якім прадпрыемства атрымала медаль і дыплом за выбар пакупніка; VIII выстава-кірмаш «Свята масла і сыру», г. Масква, на якой прадпрыемства атрымала запатэнт медаль і рэспубліканскія мерапрыемства дапамагае, дарчы, аддзелаў маркетынгу СТАА «БЕЛСЫР» плёна вывучаць спажывецкі погляд і густы. А гэта, адназначна, дапамагае рабіць прадукцыю прадпрыемства яшчэ больш якаснай і здольнай выходзіць на вялікі знешні рынак.

У перспектыве ў СТАА «БЕЛСЫР» ёсць жаданне адкрыць серыю фірменных секцыяў у крамах па Гомельскай вобласці і, магчыма, па ўсёй рэспубліцы.

Гледзячы на перспектыву працы і перспектывы СТАА «БЕЛСЫР», адзін з прадпрыемства, думаеш, што беларускі сыр нічым не аступае сырам еўрапейскай вытворчасці і нават здольны на сур'ёзную канкурэнцыю з імі.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК, Аляксей СУПРУН (фота).



Аксана МАКАРАВА, намеснік дырэктара СТАА «БЕЛСЫР» па вытворчасці.

і плануе на перспектыву, як зрабіць так, каб справы прадпрыемства рухаліся толькі ўгору.

— Я, як былі галоўны інжынер, лічу, што перш за ўсё мы павінны імкнуцца зрабіць вытворчасць аўтаномнай, — распавядае Юры Пашкоўскі, — «БЕЛСЫР» арэндуе памяшканне ў «Калінкавіцкага малочнага камбіната» і таму шмат у чым не мае сваёй самастойнасці. Для таго, каб павысіць эфектыўнасць сваёй вытворчасці і не залежаць ад старонніх арганізацый, нам трэба стварыць аўтаномны. Сёння мы атрымалі тое, што нам было вельмі неабходна, — новую плошчу для пашырэння вытворчасці. На гэтай плошчы, між іншым, ёсць і свабодны зямельны ўчастак, які мы таксама па-

каб працаваць на СТАА «БЕЛСЫР». Прыгожая маладая жанчына ўз'яўлена тлумачыць усе нюансы вытворчасці прадпрыемства, робіць невялічкі экскурс у гісторыю і адмыслова для чытачоў «Звязды» дзеліцца эксклюзіўнымі парадамі, як адрозніць добры сыр ад дрэннага.

— Сыр, наогул, вельмі старажытны прадукт. Сыраробства (сыраварства) узнікла 8-10 тысяч гадоў таму ў Месапатаміі, адкуль распаўсюдзілася па Сярэднім Усходзе, Егіпце, Грэцыі, Рымскай імперыі і далей па ўсёй Еўропе, амерыканскім і аўстралійскім кантынентах. Асновы сучаснай тэхналогіі сыраварства былі закладзены ў Рымскай імперыі і апісаны ў творах рымскіх і грэчаскіх філосафаў і пісьменнікаў (Гамера, Арыстоцеля і інш.). Сыр — гэта малочны прадукт, выраблены з натуральнага малака. А ўжо адно гэта сведчыць пра тое, што сыр карысны.

ны аб'ём сыроў, якія

«Мова для мяне — жыццё, дар Божы»

«РАЗМАЎЛЯЙ СА МНОЙ ПА-БЕЛАРУСКУ...»

...І ў палачы, і на сцэжы вузкая, Каб душа магла пацуць душой, Размаўляй са мной па-беларуску, Размаўляй па-роднаму, прашу.



У бібліятэцы гарадскога пасёлка Езярышча. Загадчыца бібліятэкі Святлана ДАРОЖКІНА (злева) і жыхарка аграгарадка Ала КВШНІР.

Напярэдадні Міжнароднага дня роднай мовы я звярнулася да знаёмых урачоў з пытаннем: — Што для вас карыстанне роднай мовай — сродкак кантакту, магчымае самасцвердзіцца ці іншое?

Тамара АНТАНОВІЧ (неўролаг). — Не першае, і не другое. Мне проста падабаецца размаўляць па-беларуску. Яшчэ ў 70-я гады я хадзіла на літаратурныя вечарыны ў Дом літаратара, але карыстання мовай пачала наштам пазней — у 90-х, калі яна стала шырока ўводзіцца ў школах. Я запісалася ў «пеніку», набрала слоўнікаў, у тым ліку тэрміналагічных. (Завяжу, што да ваіны ўся медычная літаратура была на беларускай мове.) І вось у нас у шпіталі інвалідаў ВАВ адбываецца канферэнцыя на паталагаанатамічную тэму, і я пачынаю прамаўляць даклад па-беларуску. Гэта, скажу вам, было як бомба! У зале зашумелі. Але наш галоўны ўрач Ашурка Пётр Іосіфавіч сказаў: «Давайце паслухаем. Можна, у нас прэзентацыя адбываецца...» Я паспяхова завяршыла сваё выступленне, а потым і на працы пачала карыстацца мовай — запісвала на ёй гісторыі хваробы.

Расціслаў ХМЕЛЬ (педыятр-генетык). — Перш-наперш, гэта для мяне магчымае адчуваць сябе беларусам, грамадзянінам сваёй краіны. Гэта цалкам натуральна для мяне — размаўляць у сям'і, у асяродку аднадумцаў... З пацыентамі таксама, калі адчуваю, што яны не супраць. У нас у рэанімацыі працуюць свядомыя хлопцы, якія ў іх катэжы робяць запісы па-беларуску. А пачалося ўсё ў 90-я гады, пасля прыняцця першага Закона аб мовах. Жонка тады працавала загадчыцай школы-сада, была неахвотна пераводзіць на беларускую мову дакументацыю. Мы вырашылі, што пачнём перш размаўляць дома. Хапіла трох месяцаў,

каб усё было засвоена. Акрамя таго, на мяне станюча паўплываў хрэсці майго таты айцец Дзмітрый Бажко. Ён служыў у Кафедральным саборы і першы вёў літургію па-беларуску. Да Філарэта тады звярнуліся вернікі з беларускага замежжа з просьбай прыслыць беларускамоўнага святара; так ён з сям'ёй апынуўся ў Чыкага. Але ён паспеў мяне звесці з праваслаўным Брацтвам у гонар трох віленскіх мучанікаў, якое праводзіць вялікую асветніцкую работу і аб'ядноўвае свядомую інтэлігенцыю. Так я стаў братчыкам. А што на мове размаўляю — нічога асаблівага ў тым не бачу...

Ганна ДОРАШ (неўролаг-педыятр). — Беларуская мова для мяне — маціна, татава. На ёй заканчвала сярэдняю школу, на ёй здавала іспыты ў інстытут... На жаль, многія, асеўшы ў горадзе, перавучаюцца, аднак у суседнюю вёску прыязджаў выкладчык з Мінска — ён гаварыў на чысцотай мове і здаваўся мне самым адукаваным. (Дарэчы, ягоны дзядзька — вядомы прафесар і беларусіст з Пецярбурга — Мікола Нікалаў.)

На мяне таксама паўплываў слышны пісьменнік Фёдар Янкуоскі, які пасяліўся ў нашым доме на Нямізе. Не раз бачыла, як на вуліцы ён размаўляў з дзецьмі. Дзіўным было, што ён па маім слоўцах, нацскаж, вымаўлены пазнаў маё паходжанне — з Навагрудчыны. Дарэчы, «І за гарою пакланюся...» (назва ягонай кніжкі) — прымаўка з нашых месцаў. З пісьменнікаў ведаю таксама Дануту Бічэль і Ніну Мацяш. Цяжка хворую Ніну я наведвала ў абласной бальніцы. Яна здалася мне чалавечкам без скуры, падобным на анёлка. Цяпер я не проста карыстаюся мовай — я адчуваю сябе носьбітам мовы. Для гарадскіх дзяцей яна цяпер і не матчына, і не бабуліна, а прабабуліна. Працуючы ў абласной неўралогіі, я заўважыла, што нават высюкля дзеці губляюцца, калі з імі загаворыць па-беларуску. Скажаш «Ляж дагары, ляж нізла» — не разумеюць. Люблю слова. Якім жыве ўва мяне, але вельмі бяліца, калі няма з імі гаварыць. Радасць — калі чую чалавека, размаўляю з ім, а паміж намі — святло роднасці. Калі чалавек не хоча чуць — ён глухіе. Калі чалавек не хоча гаварыць — яго пакідае мова. Так што мова для мяне — жыццё, дар Божы. Без яе перад Богам мы будзем не беларусамі, а іншымі людзьмі. Запісала Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ.

Крынічка

«Цяжка тут з лесу невялічка Травай зарасшая крынічка» Якуб КОЛАС.

Старажытная прыправа

Яшчэ ў X стагоддзі манахі ордэна св. Бенедыкта ацанілі прыёмы гаркаваты смак лістоў ісопу. У яго выкарыстоўваецца трава ці верхавіні расліны, якія цвітуць. Зялёныя ісопу багата на аскарбінавую кіслату, у яго лістах высокае ўтрыманне фітанцыдаў. Як прыправу ў свежым і сушаным выглядзе ісоп можна выкарыстоўваць у супах, салатах, соусах, саленнях і марынадах. Паспрабуйце дробна нарэзанае зялёнае ісопу змяшчаць з мянзасам перад тым, як заправіць салат, альбо дадаць у тварог — ваш эксперымент будзе ацэнены па заслугах. Ісоп паліпае смак салатаў са свежых агуркоў і памідораў. Летам, гатуючы салат з рэвену, яго можна дадаць водар пры даламце зялёнага ісопу. Прычым старажытным людзям было вядома, што такі напой у гарачым наталле смалу і змяшае потагдзізленне. Хоць ісоп родам з Міжземнамор'я, ён добра пераносіць нашу зіму, непатрабавальна да глебы, любіць сонейка, але можа расці і ў цені. Калі куціцы высадзіць з інтэрвалам 25—30 см, яны могуць служыць акурным бар'ерам і добра пераносаць стрыжку. На адным месцы расліна можа расці 5-7 гадоў, але галоўныя каштоўнасці ісопу — у яго водары і лекавых уласцівасцях. Есць звесткі аб тым, што Гіпакрат выкарыстоўваў яго для лячэння пацыентаў, хворых на сэрца. У сярэднявечнай Еўропе ісоп быў вядомы як сродкак для лячэння хвароб вацэй і як складовая частка напой, якія паліпаюць здароўе пажылых людзей. Ісоп п'юць пры бронхіце, асабліва праўляюцца яго якасці пры ўжыванні з мёдам. Ісоп аказвае антысептычнае, супрацьзапаленчае, адхарквальнае, танізуючае дзеянне. Выкарыстоўваецца пры паніжэнні ціску, неўрозах і анеміі. Народныя лекары рэкамендуюць яго пры хранічнай дэпрэсіі. Ісоп лекавы — травяністая шматгадовая расліна сям'і ясныткавых з моцным балзамічным пахам. Яго яшчэ называюць кусоп, сіні зверабой. У перыяд цвіцення ісоп мае прыгожы выгляд, нярэдка яго вырошчваюць як дэкаратыўную культуру. Гэта марозаўстойлівая расліна. Мінімальнае тэмпература для прастанання насення — плюс 2-3 градусы. Добра зімуе ў адкрытым грунце. Засухаўстойлівая і добра расце на ўмерана ўвільготненых глебах, малатрабавальна да ўрадлівасці глебы. У нас ісоп вырошчваюць у садах або ў вялікіх гаршках на падаконніку ці балконе. Насенне высваюць на градкі рана вясной на глыбіню 0,5-1 см, адлегласць паміж радкамі 30—50 см. Потым робяць 1-2 прароджванні, пакідаючы паміж раслінамі ў радзе 20—30 см. Пры вырошчванні расадным спосабам насенне ў гаршчок высаюць у сакавіку—красавіку. Ва ўзросце 50—60 дзён расаду высяджаюць на пастаяннае месца. Ісоп добра пераносіць перасадку. Праз 3-4 гады расліна амалоджваюць дзеляеннем куста. Догляд нескладаны: рыхленне паміж радкамі, праполкі ў радках, падкормка поўным мінеральным угнаеннем на сезон. Расліна падкормліваецца рана вясной пасля зімоўкі і пасля калона зрэвання. За месяц да замаразкаў робяць падкормку фосфарна-калійнымі ўгнаеннямі.

Актынідыя

Назва актынідыі паходзіць ад грэчаскага слова «актыс» — прамень, мабыць таму, што знешні выгляд пясічка жаночай кветкі падобны на зорку. Актынідыя — каштоўная полівітамінная культура, якая ў апошні час карыстаецца попыткам сярод дачнікаў і садаводаў-аматараў. Найбольш распаўсюджана ў Рэспубліцы Беларусь актынідыя каламітка. Па ўтрыманні вітаміну С актынідыя — адзін з рэкордсменаў сярод пладовых і ягадных культур. Яго ў пладах актынідыі ў шмат разоў больш, чым у чорных парэчках, лімонах, апельсінах, а некаторыя гатункі па гэтым паказчыку дагналі шыпышну. Важна, што вітамін С захоўваецца і ў прадуктах перапрацоўкі ягад. Лісты актынідыі змяшчаюць таксама біялагічна актыўныя рэчывы. Народная медыцына выкарыстоўвае актынідыю пры гіпавітамінозах, цызыне, кохліку, карыесе зубоў, пры некаторых захворваннях страўніка і кішчэніка (вясільм страваванні), пры фізічным і разумовым перапраце. Актынідыю размнажаюць зялёнымі і адраўнелымі чаранкамі, адводкамі, каранёвымі парасткамі, дзеляеннем куста. Насенны спосаб не папулярны, акрамя таго пры такім спосабе размнажэння да 50 севячкі аказваюцца мужчынскімі раслінамі, а адрэзаныя іх аджаноцькі можна толькі ў перыяд цвіцення. Каранёвымі парасткамі можна размножыць толькі актынідыю каламітка, а ў актынідыі аргута, якая больш распаўсюджана ў паўднёвых і заходніх абласцях, каранёвымі парасткамі амаль не бывае. Аптымальны тэрмін пасадкі актынідыі —



часцей увільгатняйце глебу, пакідайце пад актынідыю пакецікі спігата чыга, зрабіце агародку з дроту (уваткнушы мноства вострых палачак), выкарыстоўвайце мульчу з шалупіна грэцкіх арэхкаў. Добра пасадзіць побач з актынідыяй калючыя кусты шыпышы альбо ружы.

ДЗЭННІК КВЕТКАВОДА

- У лютым сочаць за клубніцамібулінамі гладыбіусаў, клубняў вярбіне, багоні, каранёў кал. Пры загінуванні абразаюць, апрацоўваюць, падушваюць.
- Сечаю аквілею, шматгадовы гарошак, шматгадовыя астры.
- Сочаць за ўкрэціцямі кветкавых культур у адкрытым грунце. Для барацьбы з мышамі раскладваюць прынады на пасадках цыбульных культур.

Тытунь духмяны

Духмяны тытунь вядзе свой род з Паўднёвай Амерыкі, дзе расце як травяністая шматгадовая расліна. Але ў еўрапейскіх садах ён культывуецца як аднагадовая расліна з вялікімі белымі знутры і крыху зялёнавата-жоўтымі зверху кветкамі. Тытунь раскрываецца толькі бліжэй да вачера або ў пахмурнае надвор'е, і тады ўвесь сад напаяўняецца непаўторным яго водарам. Цяпер з'явіліся ярка афарбаваныя гібріды з моцным прыёмным пахам. Многія з іх, у адрозненне ад белага тытуню, не закрываюць свае кветкі ўвесь дзень! І усё ж водар белага тытуню непаўторны. Сеюць тытунь у канцы сакавіка ці ў красавіку ў цяпліцы, якія ацяпляюцца, або на падаконніку ў расадных скрынкі. Пасля разгортвання сямёдолыных лісцікаў іх пікіруюць у іншыя скрынкі на адлегласці 2х2, а ў канцы мая — пачатку чэрвеня высаджаюць на пастаяннае месца ці на глебу. Калі тытунь высаюць адразу ў грунт (у канцы мая), то завіце ён значна пазней і ўсходы трэба будзе абавязкова прарэджаць. Добра расце духмяны тытунь на лёгкіх, угноеных глебах, пры шодрым паліве, на адкрытых сонцу ўчастках. Але можа расці і ў паўцені. Апразу пасля асноўнага цвіцення расліны падразаюць. Яны дадуць новыя парасткі, і паўторнае цвіценне можа доўжыцца да самых маразоў. Насенне ад сваіх раслін атрымаць можна, але захавана чысціню гатунку пры гэтым даволі складана.

Нябесная грамата ВАДАЛЕЙ

Бясплодны знак. Час, калі Месяц знаходзіцца ў гэтым знаку, лічыцца самым непадыгодным для сябу і пасадкі раслін — яны растуць квольнымі, крывымі, а ўраджай будзе нізкім. Але затое вельмі спрыяльны час для селекцыі. Садаводы, якія займаюцца эксперыментамі з раслінамі, могуць займацца ў гэты час пасадкамі, каб атрымаць неабходную матэрыял і выкарыстаць яе як зыходны матэрыял для вывядзення новага гатунку. У гэты час добра таксама заняцца праполкай, рыхленнем, барацьбой са шкоднікамі сада і агарода.

ДЛЯ ПОЎНАГА І ХУТКАГА ВYZДАРАЎЛЕННЯ НЕАБХОДНА:

- Прайсці поўны курс лячэння і кантрольнае лабараторнае абследаванне.
- Не перарываць лячэнне, паколькі гэта можа прывесці да рэцывіду хваробы ў больш цяжкай форме.
- Цалкам адмовіцца ад алкаголю.
- Спыніць паловае кантакты на увесь перыяд лячэння і кантрольнага назірання.
- Абавязкова пралячыць паловага партнёра, нават калі падчас абследавання інфекцыя ў яго не выяўлена.

Пад словамі «інфекцыя, якія перадаюцца палавым шляхам» маюцца на ўвазе ўсе віды сексуальнай актыўнасці, паколькі многія узбуджальнікі інфекцыі жывуць не толькі ў палавых шляхах, але і ў ротавай поласці, заднім праходзе, вацах і г.д.

Святлана БАРЫСЕНКА.

СЕННЯ Месяц Поўна 18 лютага. Месяц у сузор'і Льва. Імяны: Пр. Абрама, Аляксандра, Аляксея, Георгія, Івана, Кірылы, Мікалая, Сідра, Сяргея, Фёдара, Юрыя. К. Сільвіі, Сусанны, Аляксея, Лукаша, Расціслава.



Надвор'е на заўтра. Гігеамагнітныя ўзрушэнні. Авазначэнні: слабая геамагнітная буря, малая геамагнітная буря, моцная геамагнітная буря.

17 лютага

1806 год — нарадзіўся Канстанцін Тышкевіч, беларускі археолаг, гісторык, этнограф. Адзін з заснавальнікаў беларускай археалогіі. Вучыўся ў Полацкім везуцкім, Забэльскім дамініканскім калегіумах. У 1828 годзе скончыў Віленскі ўніверсітэт. Аўтар прац «Аб курганах у Літве і Заходняй Русі», «Вілія і Іва берэгі», «Гістарычныя звесткі аб старажытных замках, гарадзішчах і курганах у Літве і Русі Літоўскай». З 1836 года жыў у Лойкаўска. Стварыў тат музей старажытнасцяў, сабраў архіў старажытных рукапісаў, калекцыю мастацкіх твораў і каштоўную бібліятэку, заснаваў ашчадны банк для мяшчанаў і сялян, цукровыя заводы, папартынаў мануфактуру і інш. Шмат падарожжаў па Расіі і замежжы. Быў членам навуковых таварыстваў у Вільні, Кракаве, Маскве, Празе, Парыжы, Лондане. Адзін з заснавальнікаў Віленскага музея старажытнасцяў, член Віленскай археалагічнай камісіі. Даследаваў каля сотні кургані, гарадзішчаў і замчышчаў. 1905 год — пачалася Мукдэнаўская бітва — найвялікшая ў руска-японскай вайне 1904-1905 гадоў. «Сатыра — такое лютэра, у якім глядзю бацьчы любы твар, акрамя свайго ўласнага». Джонатан Свіфт (1667—1745), англійскі пісьменнік.

СЯМЕЙНЫ ТАЛІСМАН

Свечку-абразг шырока выкарыстоўваў і падчас выканання сямейна-родовых абрадаў. Калі даволі сабе выкасаць гэту знітанасць у адной пачытнай метафара, то можна смела сказаць, што «грамніца» сустракала душу чалавека на гэтым свеце, вяла яго па асноўных жыццёвых сцэжках і была сведкай таго, як душа адлятала ў вырай. У час працільных родаў, каб паспрыць нараджэнню дзіцяці, бабка-паві-туса шпалта замову, прасіла ў хаце, хліве, астаціх пабудовах адмыкчы замкі, адчыніць дзверы і вокны, засовы, расшліпці гаткі на адзены, развязаць усе вузлы, а затым запаліць грамнічную свечку. Пасля таго, як яна прымыла на рукі нованароджанага, неамаўляў тут жа калі на стол (далучалі да сямейнага сімвала адзінства) і тройчы абносілі і хрысцілі той самай «грамніцай». Свечка-грамніца будзе маўклівай сведкай яшчэ адной вялікай падзеі ў чалавечым жыцці — таінства хрышчэння: адпраўляючы разам з хроснымі бацькамі дзіця да храма, родныя бацькі давалі ім асноўныя хатні абярэг. Захваціце тую свечку-грамніцу, з якой вы хрысцілі дзіця, і запаліце яе тады, калі будзеце адпраўляць маладых да вянца. Гэтую эстафету далей падхопіць вячальныя свечкі! У гэтым выпадку не прапаўваем нічога новага, проста дапаўняем адным шпрыхом тое, што рабілі нашы мудрыя продкі. Свечку-«грамніцу» давалі ў рукі смяротна хвораму чалавеку, а потым ставілі каля галавы памерлага. Яна павінна была дапамагчы душы нябожчыка пакінуць хату, каб тая не «пакрыўдзілася» ды не «выгледзела» сабе яшчэ каго-небудзь са сваякоў. Аднак трэба памятаць: калі ў іншых выпадках свечка-грамніцай карысталіся на працягу года ў самых розных сітуацыях, то ў выпадку смерці чалавека яна павінна была згарэць уся ў гэты ж дзень, каб яе ніхто не змог выкарыстаць у іншыя святочныя дні з мэтай нанясення людзям шкоды. Калі дзіця неслі хрысціць, калі ішла пахавальная працэсія, калі ехалі да вянца і назад — ва ўсё гэтыя выпадкі, вядома ж, не абыходзіліся без сімвала агню — грамнічнай свечкі, яка, верылі, будзе абдхоніць нячыстую сілу. «Граммніцу» бралі з сабой, калі ішлі сватаць дзюўчыну, калі дружныя маладога ехалі выкупляць нявесту, калі вясельны поезд адпраўляўся да вянца, калі вяселле пераязджала ў дом жаніха. Грамнічная свечка, загорнутая ў кавалак дамаганнага палачка, ляжала на стале перад маладымі побач з хлебам-салом, якімі бацькі сустракалі заручаную пару пасля вячэння.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усімнеча

Настаўніца — вучню: — Пятроў, ты ж быў разумнікам, вучыўся на адны дзясаткі, а зараз пайшлі адны двойкі. Цяпер ж пакінуць на другі год. Не будамае, пакінуць яшчэ раз, і яшчэ... — Цяпер з інстытутаў усё ў войска забіраюць. А вось без сярэдняй адукацыі ў войска не бяруць.

Нос зварыць... І печань здарыгану-лася... Каця, убацьшышы мужа ў ложку з палюбоўніцай, хутка сабрала рэчы і пайшла. А трэба сказаць, у кватэры ў палюбоўніцы былі вельмі дарагія рэчы... А гэта, ёнко прыброд, для вызначэння прыгожы надвор'я... Ададзі прыгожы

Як нас дураць

Афера прынесла махляру \$780 тысяч ГЭТЫЯ ГРОШЫ ПРАЙДЗІСВЕТУ «АХВАРВАЛА» 20 ПАЦЯРПЕЛЬСЫ Знешнасць бывае падманлай — у гэтым у чарговы раз пераканаліся людзі, якія даверлі зямлянскаму вялікай грошы, а ўзамен нічога не атрымалі. Купілішышы на тое, што мужчына мае дарагі машынік і ездзіць на крутым аўтамабілі, прасякі пагадзіліся з яго прапановамі на вядзенне сусмежнага бізнесу. Як яны ашукваліся... Са сваімі ахвярамі, паводле звестак Ленінскага РУУС, прадымавалі мічанін знаёмымі на розных курсах і трэнінгах. Хітрун настолькі пераканальна распісаў «паветраныя замкі», што людзі ўкладвалі ў іх будыніцтва дзясаткі тысяч далараў ЗША. Гэтыя грошы, між іншым, пасля зніклі на замежных рахунках аферыста. Такім чынам ён змог задурыць галавы 20 чалавекам, якія ў агульнай колькасці аддалі прайдзісвету 780 тысяч далараў. У дачыненні махляра заведзеная крымінальная справа. Ігар ГРЫШЫН.

17 лютага — Дзень прафілактыкі інфекцый, якія перадаюцца палавым шляхам

...А сродкамі абароны трэба карыстацца

ТЭМПЫ росту выпадкаў інфекцый, якія перадаюцца палавым шляхам, у апошнія пяць гадоў паступова зніжаюцца, аднак да таго ўзроўню, які ёсць сёння ў развітых краінах, нам яшчэ далёкавата. Летась у Мінску была выяўлена 6077 ўпершыню зарэгістраваных выпадкаў ІППШ, па Беларусі — 33 255 выпадкаў. Калі вы маеце жаданне абследавацца на ІППШ, у тым ліку і на ВІЧ-інфекцыю, не абавязкова шукаць камерцыйныя медцэнтры. Абследавацца можна ў дзяржаўныя скурна-венералагічныя дыспансэры краіны, а таксама ва ўрагалагічных кабінетах і жаночых кансультацыйных тэратарыяльных папкілінік. Вынікі праведзеных аналізаў будучы максімальна дакладнымі. Лабараторыі мінскага гарадскога скурна-венералагічнага дыспансэра валодаюць сучаснымі магчымаасцямі для дыягностыкі венеральных хвароб ІППШ — такімі як бактэрыяскія, імунаферментны аналіз, рэакцыя імунафлюарэсценцыі, культуральны метад, малекулярна-біялагічны метад (палімеразная ланцюговая рэакцыя ў рэжыме рэальнага часу). Арганізавана ў дыспансэрах і работа кабінетаў аналізавага абследавання-лячэння ІППШ. У прыёмных аддзяленнях дыспансэраў кругласутачна, ананімна, бясплат-

моўлена высокім коштам сучасных метадаў даследавання... Інфекцыі, якія перадаюцца палавым шляхам, з'яўляюцца актуальнай праблемай сучаснай аховы здароўя, паколькі непасрэдна ўплываюць на рэпрадуктыўнае здароўе насельніцтва, а таксама істотна павялічваюць рызыку інфіцавання вірусам імунадэфіцыту чалавека. Наогул да ІППШ адносяцца так званыя класічныя венеральныя хваробы — сіфіліс, ганакакавава інфекцыя, вене-рычная лімфагранулёма, мяккі шанкр, а таксама трыхаманоз, хламідыёз, герпетычная інфекцыя, венежныя бародакуі. Палавым шляхам магчымае інфіцаванне кандыдазам, мікаплазмазам, гепатытамі В і С, ВІЧ-інфекцыяй. Магчымае і заражэнне каротай і лабковым педжкулёзам, некаторымі іншымі інфекцыямі. Шкода ІППШ вымяраецца тымі ускладненнямі, якія яны выклікаюць: праблемы невясновавання цяжарнасці, узнікненне пазаматчнай цяжарнасці, развіццё жаночай і мужчынскай бесплоднасці, зніжэнне патэнцыі і нават імпаўтэнцыі, павелічэнне рызыкі развіцця анкалагічных

захворванняў мочапалавых органаў. Важным дасягненнем стала разгортванне сістэмы першаснай прафілактыкі ІППШ сярод вучнёўскай моладзі, уключэнне пытаньня сексуальных адукацыйных паводзін у вучнёвыя праграмы, украанена індыўдуальнага і групавога кансультавання па пытаннях ВІЧ/СНДу і ІППШ. Атрымаць адказы на любыя пытанні, звязаныя з інтымнай сферай жыцця, а таксама прайсці неабходныя абследаванні падлеткі могуць у цэнтрах дружалюбных адноснаў да моладзі, якія працуюць на базе дзіцячых папкілінік.

Дзякуючы адпаведнаму праекту Глобальнага фонду, у васьмі гарадах краіны наладжана кансультаванне і абследаванне жанчын, занятых у сэкс-бізнесе. Паводле праведзеных у гэтай групе рызык даследаванняў, 62 працэнты абследаваных жанчын маюць ІППШ, што, дарэчы, крыху менш, чым у папярэднія гады. Раней узровень падобнай захваральнасці ў названай групе трымаўся на ўзроўні 70—75 працэнтаў.

17 лютага
2011 г.
№ 6 (244)

ПРАЗ 20 ГАДОЎ ВЕЧНЫ РУХАВІК

У 1990—1991 гадах у якасці супрацоўніка Сакратарыята Вярхоўнага Савета мне давялося ажыццяўляць навуковае суправаджэнне распрацоўкі праекта Закона аб мясцовым самакіраванні і мясцовай гаспадары, які быў прыняты 20 лютага 1991 г.

а сельсаветаў прыблізна 1300. Таму большасць з іх у той ці іншы канкрэтны перыяд самі застаяцца без «крыніцы энергіі» (рэсурсаў, якія патрабуюцца па-стайна) і не маюць магчымасці прасоўвацца наперад у справе жыццезабеспячэння.

Сістэма мясцовай улады ў буйных і малых паселішчах, гарадах і сельскіх населеных пунктах не можа быць аднолькавай. Каб адлюстравіць разнастайнасць камунальных задач у розных тэрытарыяльных згуртаваннях, адпаведны прававы акт трэба было б называць **Законам аб мясцовых самакіраваннях**.

У сучасным свеце паняцці «мясцовае самакіраванне» і «дзяржаўнае кіраванне» ўжываюцца як асобныя формы арганізацыі самастойных сацыяльных працэсаў, прычым працэсаў рознага маштабу. Таму памылкова мяняць месцамі асобныя часткі і ўводзіць, напрыклад, паняцце «мясцовае кіраванне». У кожнай краіне маецца адна дзяржава і адзінае кіраванне, але існуе шмат тэрытарыяльных утворэнняў з адпаведнымі самастойнымі сістэмамі самакіравання.

Мясцовыя задачы ўнікаюць і становяцца ідэальнымі для тых, хто жыве і працуе ў канкрэтных населеных пунктах. Напрыклад, разбурэнне мастоў праз ручай паміж дзвюма вёскамі, знікла вада з калодзежаў, застаўся без догляду пажылы чалавек... Ураду, міністэрствам гэтыя праблемы наогул могуць быць неведомыя. Цалкам натуральна, калі задачы мясцовага характару адносяцца да кампетэнцыі мясцовых жа органаў улады. Жыхары «каюцца» ад «свайі» улады галоўным чынам не камандаў, а паслуг (камунальных, адукацыйных, медыцынскіх і іншых). Таму

сучасная мясцовая ўлада паўстае ў вобразе своеасаблівага абслуговага канцэрна, а не адміністрацыйна-бюракратычнай інстанцыі.

Дзейны закон не змяшчае ўказання на суб'ект мясцовага самакіравання — у якасці такога

было б правільным замацаваць мясцовае тэрытарыяльнае згуртаванне. Неабходна разумне, што ў добраўпарадкаванні населенага пункта, стварэнні працоўных месцаў, шкول, бальніц, назапашванні для гэтага неабходных рэсурсаў павінны быць зацікаўлены перш за ўсё самі мясцовыя жыхары.

Але паколькі сучасны адміністрацыйна-тэрытарыяльны адзінкі пярэчнага ўзроўню (сельсаветы) фактычна не маюць уласнай маёмасці і паўнаважных бюджэтаў (у сувязі з чым не могуць самастойна аказваць жыхарам камунальных паслуг), то атрымліваецца, што няма і аб'ектаў ініцыятыўнага праектавання мясцовых органаў улады. Адсюль вынікае, што яны могуць быць ператвораныя (згодна з рашэннем раённых Саветаў дэпутатаў) у дапаможныя тэрытарыяльныя адзінкі сельскай гаспадаркі — у структурна-тэрытарыяльны падраздзяленні раённых адміністрацый. Гэта дазволіць скараціць колькасць дэпутатаў, не праводзіць у гэтым узроўні выбары і сесіі, а заарыентаваць на вырашэнні рэальных задач па якасным аказанні паслуг насельніцтву.

Новыя заканадаўчыя акты або змяненні дзейных нарматыўных прававых актаў па пытаннях мясцовага самакіравання, якія прымаюцца дзяржаўнымі органамі, трэба ўзгадняць з раённымі і абласнымі Саветамі дэпутатаў і аб'яднанымі (асацыяцыямі) мясцовых улад, якія імі могуць стварацца. У сваю чаргу для кампетэнтнай дзяржаўнай каардынацыі развіцця мясцовага самакіравання мэтазгодна прымяняць у спалучэнні з тэрыторыяльнымі адзінкамі «самакіраванне».

У кожным грамадстве кіраванне і самакіраванне заўсёды ўзаемадзеюць. Мясцовае самакіраванне ўяўляе сабой тае ж існаванне сельскіх і гарадскіх згуртаванняў, калі іх жыццядзейнасць забяспечваецца пераважна за кошт **самастойнага развіцця**. Гэтым мясцовае самакіраванне адрозніваецца ад дзяржаўнага кіравання, якое заключаецца ў знешнім (экстэрніўным) уздзеянні на паводзіны грамадзян — праз рашэнні дзяржаўных органаў. Мясцовае самакіраванне выконвае для тэрытарыяльнага згуртавання прыкладна тую ж ролю, што і рухавік для аўтамабіля. Якім б дасканалым ні былі кузаў, салон і ўсе астатнія дэталі, без спраўнага рухавіка аўтамабіль не можа лічыцца завершаным. Яго можна пхаць заду або цягнуць на буксіры. Менавіта падобным чынам, звонку, уздзейнічае на адміністрацыйна-тэрытарыяльны адзінкі дзяржаўнае кіраванне. Аднак урад у Беларусі адзін, Валерыя СІДАРЧУК, дацэнт Белдзяржуніверсітэта.

Ёсць пытанне! Як пазбавіцца ад габарытнага смецця?

«Падкажыце, якім чынам можна пазбавіцца ад буйнагабарытнага смецця — старага тэлевізара, напрыклад? Жыву я ў прыватным доме па вуліцы Мічурына, а гэта значыць, што проста вынесці тэлевізар на вуліцу, як я раблю гэта з дробным смеццем, не выпадае.

Барыс Канстанцінавіч, г. Слонім».

Наогул няма такога смецця, ад якога не магчыма было б пазбавіцца. У вялікіх гарадах, дзе смецце збіраецца ў буйныя кантэйнеры, выкінуць непатрэбныя буйнагабарытныя рэчы прасцей. Той жа стары тэлевізар можна пакінуць непасрэдна ля пад'езда. Крыху іншая рэч — будаўнічы матэрыялы, тым больш у вялікай колькасці. Вываз такога смецця грамадзяне павінны забяспечыць самастойна, за дадатковую плату.

Няма ніякай праблемы ў тым, каб выкінуць тэлевізар ці то ў мікрараёне са шматпавярховымі дамамі, ці то ў прыватным сектары, — тлумачыць Анатоль ЮХНОВСКИ, начальнік аддзела санітарны КУП «Слонімскае жыллёва-рамонтнае эксплуатацыйнае аб'яднанне». — Паводле нарматываў, прадугледжваецца вываз 1,4 тоны смецця ў год на чалавека. Для зручнасці саміх грамадзян і суседзяў, якім можа не спадабацца, што нехта адзін заваліў паўвуліцы, прадугледжана платная паслуга вывазу вялікай колькасці смецця. Каб заказач з гэтай мэтай машыну, трэба падысці ў ЖЭС па месцы жыхарства і пакінуць адпаведную заяву. Кошт будзе залежаць ад кіламетражу і часу, які спатрэбіцца для вывазу, але размова не ідзе пра нейкія непад'ёмныя сумы.

Калі чалавек хоча вынесці на сметнік тэлевізар, то тут няма ніякай праблемы. Больш за тое, мы з ахвотай яго забярэм, паколькі ў тэле- і радыётэхніцы ёсць каларыяны металы, а нашай службе даводзіцца нарматывы па злучэннях жа металу, дакатуры... У нас ёсць спецыяльны ўчастак, дзе мы разбіраем і бытавую тэхніку, і каналы, і іншыя рэчы. Усё, што можа быць далей перапрацавана і выкарыстана — металы, пластык — адпраўляем на пункт збору другаснай сыравіны, драўніну — у кацельныя... Што датычыцца жыхароў прыватных дамоў, то разавы заезд да іх прадугледжвае вываз 100-літровага бачка або 2 мяхо смецця, якія гаспадарам неабходна вынесці на вуліцу і пакінуць ля варот да 8 гадзін раніцы. Вываз габарытнага смецця неабходна абмяркоўваць з работнікамі прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, дзе і прадаставяць неабходны для вывазу транспарт. І як адзначаюць на такім прадпрыемстве, людзі ахвотна заказваюць машыну пад індывідуальны вываз смецця. Разам з тым ёсць і больш просты варыянт — давесці свой непатрэбны габарытны аб'ект да блізкай-швага шматпавярховага дома і пакінуць ля велікагрузнага кантэйнера. Галоўнае — не выкідаць смецце, дзе захацелася — у полі, лесе, ля рэчкі. Стыхійнае выкіданне будзе каштаваць значна даражэй за цывільізаваны вываз.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ЗВАРОТ У РЕДАКЦЫЮ

«ПРАЗРЫСТЫЯ» ЛІТРЫ

Звярнуцца ў газету жыхароў Багушэўскага сельсавета Сенненскага раёна прымуслі сітуацыя, якая склалася ў сувязі з нядаўнім закрыццём мясцовага пункта прыёму малака (ён належыць ААТ «Аршанскі малочны камбінат»).

Чуткі з нагоды гэтага закрыцця ўскалыхнулі малаказдатчыкаў яшчэ летас, калі кіраўніцтва Аршанскага малочнага камбіната падлічыла, што трымаць малакапункт эканамічна неэта-згодна: ён састарэў фізічна і маральна, а для прывядзення яго ў адпаведнасць з санітарнымі нормамі неабходна затраціць больш за 280 млн рублёў. Узамем жыхарам Багушэўскага сельсавета прапанавалі альтэрнатыўны варыянт: зборам насельніцкага малака зоймецца малаказборшчык ад Сенненскага вытворчага філіяла Аршанскага камбіната. Меркавалася, што гэта будзе зручна і вясцоўцам (тым, хто далёка жыве, не трэба думаць, як завезці малака на прыёмны пункт), і самому малочнаму камбінату (можна выкарыстаць плошчы прыёмнага пункта для іншых, больш перспектывіўных мотаў). Аднак малаказдатчыкі палічылі інакш.

«*Просім дапамагчы ў нашай сітуацыі, — напісалі яны ў рэдакцыю. — Праца малакапункта нас цалкам задавальняе. Яго дзверы адчыненыя без святла і выхадных. Кожнаму малаказдатчыку кожны дзень робяць аналіз прадукцыі, дадзеныя прастаўляюць у асабістую кніжку, па якой чалавек потым правярае правільнасць выплаты грошай...*»

Словам, іншыя варыянты збору малака мясцовым жыхарам не падабаюцца. На іх думку, дзейнасць індывідуальных прадпрыемальных пунктаў, якія збіраюць насельніцкае малака ў іншых сельсаветах, не з'яўляецца «празрыстым».

«*Яшчэ раз падкрэсліваем, што мы хочам здаваць малака дзяржаве без якіх-небудзь пасрэднаў. Дзверы малакапункта адчыненыя кожны дзень, мы можам здаваць малака ў любы зручны для нас час. Кожны раз у нашай прысутнасці малака вымяраецца малакамерам. Кожны дзень кожнаму здатчыку робяць аналіз прадукцыі і выстаўляюць звесткі ў асабістую кніжку... Лічым, што малакапункт у г.п. Багушэўск ліквідаваць нельга...*»

Вось так — ні больш, ні менш. Ліст быў напісаны ў канцы студзеня. А ў пачатку лютага прыёмны малакапункт у Багушэўску ўсё ж зачынілі. На ремонт. Сёння па малака да людзей і не разбавяць?.. Гэта вельмі балючае і, я скажам, неадназначнае пытанне... Мы папрасілі прадстаўнікоў Аршанскага малочнага камбіната прыхаць да нас і патлумачыць людзям сваю пазіцыю, але на сустрэчу яны не з'явіліся. Толькі патэлефанавалі і паставілі перад фактам: будзем збіраць малака малакавозам... А на наступны дзень прыехалі і павесілі

та людзі, якія дзесьці працуюць, а таму «прывязаныя» да пэўных часовых межаў. Графік прыезду малакавоза іх не вельмі задавальняе, таму, напэўна, трэба перагледзець яго маршрут, зрабіць яго больш зручным для людзей.

А ўвогуле, кажа Іна Пухоўская, зваротаў грамадзян па гэтым пытанні было шмат, таму яно знаходзіцца на асаблівым кантролі мясцовай улады. І хоць людзі ўжо зольшыя сукаціліся, працягваецца вывядзенне іх прэтэнзій і прапаў.

Старшыня Багушэўскага пасялковага Савета дэпутатаў Любоў ТРУБЕКА настроена больш катэгарычна:

— Сёння людзей па-ранейшаму турбуе закрыццё Багушэўскага прыёмнага малакапункта, — упэўнена яна. — Нягледзячы на тое, што на працягу года мы праводзілі адпаведныя сходы, звярталіся на Аршанскі малочны камбінат, дасылалі ім нашы рашэнні аб неабходнасці за-

чынення прыёмнага пункта (апошняе — за 14 студзеня г.г.), на гэтыя заклікі ніхто не адрагаву. Пад прыкрыццём рамонтнага малакапункт часова зачынілі. Атрымліваецца, што людзей — хочучы яны таго ці

не — проста вымусілі пагадзіцца на іншы спосаб рэалізацыі дзяржава малака. Вось убачыце — мінуе пара месяцаў, страці сціхнуць, і гэты малакапункт ціхенька зачыніцца назаўсёды.

Асабліва занепакоена старшыня пасялковага Савета тым, як цяпер вызначаюцца якасныя паказчыкі насельніцкага малака, тая ж тлустасць.

— Раней, калі людзі самі прыносілі малака на пункт, аналізы рабілі ў іх прысутнасці кожны дзень. Цяпер пробы бяруць толькі адзін раз у 10 дзён, адвозяць іх у Сенненскі філіял і робяць аналіз там. Хто гэта бачыць? І дзе гарантыя, што па дарозе спойк з пробы не адкрыюць і не разбавяць?.. Гэта вельмі балючае і, я скажам, неадназначнае пытанне... Мы папрасілі прадстаўнікоў Аршанскага малочнага камбіната прыхаць да нас і патлумачыць людзям сваю пазіцыю, але на сустрэчу яны не з'явіліся. Толькі патэлефанавалі і паставілі перад фактам: будзем збіраць малака малакавозам... А на наступны дзень прыехалі і павесілі



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

перку аб закрыцці прыёмнага пункта «ў сувязі з рамонтам».

Нічога адназначнага пра далейшы лёс малакапункта не можа пакаць што сказаць і **першы намеснік старшыні Сенненскага райвыканкама Генадзь САБЫНЧ**.

— Гэтую аб'екту для выканання ранейшых функцый спатрэбіцца каласальныя сродкі на рэканструкцыю! Ён быў пабудаваны яшчэ ў 60-х гадах мінулага стагоддзя, там усё знаходзіцца ў непрывабным выглядзе: адсутнічаюць ачышчальныя збудаванні і каналізацыя, сістэма водазабеспячэння знаходзіцца ў антысанітарным стане, вытворчая тэрыторыя не агароджана, абсталяванне састарэла... Далейшы лёс малакапункта павінен вырашаць гаспадар — Аршанскі малочны камбінат, — лічыць Генадзь Генадзьвіч. — Але, думаю, мясцовым жыхарам не стала горш ад таго, што лішкі малака ў іх забірае малаказборшчык. Дарэчы, у некаторых раёнах — Глыбоцкім, Шаркоўшчынскім — гэтым займаюцца індывідуальныя прадпрыемальнікі. Летас з'явіўся такі і ў адным з нашых сельсаветаў. Спачатку людзі таксама ўспрынялі гэта ў штыкі — маўляў, не трэба, будуць няручэннасці! А цяпер удзячыні і іншага ўжо не ўяўляюць... У Багушэўскай зоне зборам насельніцкага малака займаюцца пакуль што работнікі Аршанскага камбіната (Сенненскага цэха). У кабінце малакавоза побач з вадзіцельным заўсёды знаходзіцца лабарант. Калі людзі выкажуць нейкія прэтэнзіі — будзем больш шчыльна працаваць з камбінатам, шукаць шляхі вырашэння праблем... Але ўкладваць велізарныя сродкі ў рэканструкцыю старога малакапункта, рэанімаваць яго, а потым утрымліваць дзеля 1-1,5 тоны малака ў суткі — гэта эканамічна неэтазгодна. Таму што прынясе дадатковыя страты Аршанскаму камбінату.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТРЫМАЦЬ МАРКУ

ПАМІЖ ЧОРНЫМ І БЕЛЫМ АЗЁРАМІ

Сёння, калі зроблены першыя канкрэтныя крокі па больш-менш сучаснаму засваенню прыроднага патэнцыялу тэрыторыі нашага сельсавета, я нярэдка задаю сабе пытанне: чаму раней мы не рабілі гэтага? Няўжо не заўважалі характара роднай зямлі? Бачылі, ды толькі такія словы і паняцці, як аграрны і экалагічны турызм, былі чымсьці накшталт экзотыкі. Незвычайна было весці нават размовы на гэту тэму. А цяпер агра- і экатурызм — стратэгічны кірунак развіцця нашай тэрыторыі. Прычым вельмі перспектывіўны, — гаворыць старшыня Белазёрскага сельскага Савета дэпутатаў Анатоль БЯЛЕЦКІ.

«Раскручваюць» тэрыторыю сельсавета пачалі са стварэння турыстычных маршрутаў. Зараз іх тры: водны — па возеры Чорным, плошча якога больш за 15 квадратных кіламетраў, і два сухапутныя. Прычым, адзін з іх — для турыстаў, якія не любяць збіваць ногі — зрабілі на конных вазах. Іх прапанавалі жыхары вёсак, якія не супраць трохі падзарабіць. Дарэчы, папулярны маршрут, зазначыў Анатоль Бялецкі.

Праблематыка развіцця экалагічнага турызму, стварэння новых агра- і экатурызмаў, стаянак, баз адпачынку ўвесь час абмяркоўваецца дэпутатамі сельскага Савета і насельніцтвам. Не абавязкова на сесіі. Гэта тэма пытанні, па якіх лепш раіцца з людзьмі па месцы жы-

харства — на вясковых сходах. Анатоль Мікалаевіч гаворыць, што для вясцоўцаў, якія хочуць праявіць сябе ў агра- і экатурызме, вельмі важна на першым часе пазнаёміцца з удалым



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Валерыя Клічунова, старшыня праўлення гэтага аб'яднання. Яе парады і рэкамендацыі дазволілі нам не выдумляць веласіпед у арганізацыі вясковага адпачынку. У прыватнасці, мы стварылі пры сельвыканкаме інфармацыйны цэнтр па экатурызме, — расказвае Анатоль Бялецкі.

У цэнтры можна даведацца пра адрасы, паслугі і асаблівасці мясцовых агра- і экатурызмаў, якіх становіцца ўсё больш. А сядзіба ў вёсцы Ніўкі пад назвай «Грыбная» — цяпер мясцова славуецца. Яе гаспадар, пяцідзесяцігадовы Віктар Чыкуёнак, пра сябе гаворыць: «Я — грыбавод». І не перабольшвае. У яго сапраўды можна пачаставаліца смачнымі грыбнымі стравамі. Летам і восенню ён сам іх збірае, частку сушыць. Лясных грыбоў, натуральна, не хапае. Таму гаспадар наладзіў вырошчванне вешанак і тым самым трывае марку «агра- і экатурызм з грыбным каларытам».

— Дарэчы, нашы польскія партнёры з экалагічнай арганізацыі «Зялёная сетка», якія таксама пабывалі ў «Грыбной», далі высокую ацэнку ўзроўню сядзібы як аб'екта экатурызму. Супрацоўніцтва з палякамі адкрывае новыя перспектывы для прыёму турыстаў з гэтай краіны. Наш раён, нагадаю, тэрытарыяльна ўваходзіць у еўрарэгіён «Буг». Ужо надшыю

час выкарыстоўваць гэтыя перавагі, у тым ліку і ў стварэнні невялікіх сумесных вытворчасцяў. Напрыклад, у сферы экалагічнага зямляроўства. Першы ўрадак экалагічна чыстай бульбы (аніякай хіміі — толькі арганіка) пераканаў нас у правільнасці выбранага шляху. Таму сёлетна будзем пашыраць экалагічныя пасевы, — дзеліцца планами старшыня сельскага Савета.

Сёння набірае папулярнасць і так званы прамысловы турызм, калі арганізаваныя групы наведваюць аб'екты не зусім традыцыйнай вытворчасці. Людзям цікава ўбачыць на свае вочы, як ідзе працэс выпуску прадукцыі на фабрыцы мастацкіх вырабаў ці на хрустальным заводзе, як прыстававалі і гадуюцца на ферме экзатычныя птушкі страусы. У Белазёрскім сельсаветае такім вытворчым аб'ектам стаў мясцовы рыбгас. Але платныя рыбалкі і экскурсіі ўжо не даюць істотнага камерцыйнага эфекту. Вось каб адкрыць непадалёку рыбы рэстаран, дзе юшка і стравы са свежай рыбы былі б заўсёды ў меню!.. Сярод жыхароў сельсавета ёсць некалькі чалавек, якія маюць ліцэнзію на лоўлю рыбы, але гэта ўсё ж недастаткова для па сучаснаму эфектывага засваення рэсурсаў мясцовых вадаёмаў у турыстычных мэтах.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

«ПРАЗРЫСТЫЯ» ЛІТРЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
 — Мы спраўды зачынілі 7 лютага Багушэўскі прыёмны малакапункт, а замест яго пусцілі малакавоз і зборшчыка, — паведаміла інжынер-тэхналаг ААТ «Аршанскі малочны камбінат» **Жанна ІГНАЦЕНКА**. — На той момант у нас было заключана 20 дагавораў з малаказдатчыкамі Багушэўскай зоны. Я асабіста аб'езджала іх усіх, каб выслухаць прашанні і скаргі. Ведаецца, толькі адзін абурэўся — тым, што аналіз пробы будуча рабіць не кожны дзень і не на яго вачах. Але аналіз (і тут мы ніяк не парушам заканадаўства!) насельніцкага малака робіцца па дэкадах, раз у 10 дзён. Лабарант прыязджае, адбірае пробу ў асобны слоік, падпісвае яго і адвозіць у лабараторыю нашага прадпрыемства ў Сяно. Калі гаспадар не давярае камбінату, ён можа сам праехаць з лабарантам — аналіз зробіць у яго ПРЫСУТНАСЦІ.

Яшчэ адна малаказдатчыца, па словах **Жанны Ігнаценка**, выказала думку, што «раней было больш зручна». Маўляў, прыёмны пункт працаваў зранку і ледзь не да вечара, і можна было прыносіць туды малака калі захочаш.
 — Безумоўна, ёй і яшчэ чалавекам тром-чатыром было зручна, бо яны жылі побач з пунктам. А астатнія дабіраліся з суседніх вёсак, — кажа **Жанна Васільеўна**. — Некаторым даводзілася цягнуць па 50 літраў малака на санках ці на вазках. Затое цяпер яны дзякуюць: «Так добра стала! Не трэба нікуды хадзіць!»
 Раней людзі дастаўлялі малака на пункт, не прытрымліваючыся ніякага раскладу, па прычыне «калі захачу». Маглі прыйсці і ў 12 гадзін, і нават у 14...
 — А абсталюванне для ахалоджвання малака на Багушэўскім пункце не было... У выніку здадзеная насельніцтвам сыравіна часам трапляла ў Сенненскі вытворчы цэх толькі гадзін у 16, і можа-

це сабе ўявіць, якой яна была «якасці». Затое сёння ўсё здадзенае малака да 12.00 ужо ў цэху. Мы выйграем і ў часе, і адлаведна, у якасці, — тлумачыць **Жанна Ігнаценка**. — Я разумею, што трэба ісці насустрач людзям, вясковым жыхарам. Мы, дарэчы, гэта і робім. Але ж улічваю патрэбы і праблемы перапрацоўчых прадпрыемстваў таксама неабходна! У рэшце рэшт, з малака, якое ў гэтай сітуацыі выступае як глаўны «аб'ект», робіцца прадукцыя ў першую чаргу для дзіцячых садкоў, школ, бальніц, сацыяльных устаноў... Таксама прадукцыя павінна мець і адлаведную якасць.
 Што датычыцца памяшкання Багушэўскага малакапрыёмнага пункта, то яго лёс, па словах **Жанны Ігнаценка**, будзе вырашацца «зыходзячы з эканамічных магчымасцяў камбіната». Наўрад ці сёння нехта зможа дазволіць сабе раскошу ўтрымліваць затратны аб'ект. Незалежна ад таго, хацелася б нам гэтага ці не.
Наталля КАРПЕНКА.

ПАМІЖ ЧОРНЫМ І БЕЛЫМ АЗЁРАМІ



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
 Дастаткова ўзгадаць два возеры: Чорнае і Белае. Яны знаходзяцца недалёка адно ад аднаго і з'яўляюцца папулярнаю аматару рыбалкі. Наведваюцца сюды і мінчане. Іх вабіць, што Белае возера, дзякуючы суседству з Белаэўскай электрастанцыяй, з'яўляецца адным з Чорнага аб'явазкова лад ільдом. Для рыбакоў ёсць рэдкі выбар: не шчасціць з падледным ловам — можна паспрабаваць палавіць з лодкі. Магчымаць такога выбару ў зімовую пару ды яшчэ на адным месцы — беспспрэчная перавага. Акрамя гэтага, абодва возеры багатыя на рыбу.
 Цяпер дэпутаты сельскага Савета выношаюць чарговую ідэю: узяць у арэнду палову Чорнага возера і наладзіць рыбны промысел. Тым больш што ёсць гістарычны досвед: некалі продкі мясцовых вясцоўцаў склалі і выкупілі палову гэтага возера ў пана — тагачаснага ўладальніка Чорнага. Чаму б не паўтарыць гэта і не зрабіць ямлю паміж Чорным і Белым возерам месцам для актыўнага адпачынку турыстаў? Скажам, ладзіць тут святкаванне Дня рыбака, спаборніцтвы аматару рыбалкі, пераўтварыўшы іх у прыгожыя

і вясёлыя фестывалі на свежым паветры. Пры такім раскладзе рэалізацыя свежай, смажанай і вэнджанай рыбы можа вылічвацца тонамі, не трэба будзе вазіць яе ў Мінск на продаж.
Старшыня Бярозаўскага раённага Савета дэпутатаў Віктар ПАНАСЕВІЧ:
НЕ ТОЛКІ СПАТКАННІ З ПРЫРОДАЙ
 У трэцім квартале г.г. запланавана ўсебакова абмеркаваць стан і перспектывы развіцця аграрнага і экалагічнага турызму на тэрыторыі раёна. Ужо будучы вядомыя папярэднія вынікі вясенне-летняга сезона-2011. Плануем зрабіць дакладны аналіз таго, наколькі ўвогуле мясцовая ўлада здолела выкарыстаць магчымасці Дырэктывы № 4 для развіцця аграрнага і экалагічнага турызму. Дэпутаты нашага Савета таксама маюць намер разгледзець гэтыя пытанні на сесіі райсавета — праз прызву дзейнасці менавіта сельскіх Саветаў. Паглядзець, наколькі ім удалося павысіць сацыяльную і эканамічную актыўнасць

мясцовага насельніцтва, абудзіць іх дзелавую ініцыятыву — і тым самым прама ці ўскосна спрыяць стварэнню новых працоўных месцаў і крыніц уласных даходаў, падатковых паступленняў у мясцовыя бюджэты... Не сакрэт, што частка працаздольнага насельніцтва, у якога ёсць усе шанцы стварыць малы бізнэс, чагосьці чакае. Я думаю, тут прычыны псіхалагічнага характару: не ўсе гатовыя працаваць ва умовах прыватнай уласнасці, рызыкаваць, браць на сябе адказнасць за вырашэнне праблем. І вось тут дэпутаты раённага і сельскіх Саветаў могуць адыграць станоўчую ролю ў пераадоленні такіх псіхалагічных бар'ераў у вясковых жыхароў.
 Але ўжо сёння вядома, што справе развіцця экатурызму трэба надаць комплексны характар. А для гэтага варта ствараць дадатковыя маршруты экалагічных падарожжаў — з наведваннем культурных і гістарычных выдатнасцяў рэгіёна. Напрыклад, даць магчымасць нашым гасцям панаразіць за дзікімі жывёламі, птушкамі, раслінамі і славутым бялагічным заказніку «Спораўскі». Гэта ж рай для арнітолагаў.
 Неабходна паступова ствараць і сучасную турыстычную інфраструктуру. З гэтай нагоды ў нашым раёне запланавана ўзвядзенне камфартабельнай гасцініцы на 70 месцаў, што дазволіць павялічыць колькасць прыёму турыстаў. Будзем прапаноўваць ім не толькі незабыўныя спатканні з прыродай. У камунікацыйна-уласнасці раёна знаходзіцца адзіна ў краіне гаспадарка па гадоўлі качак. Чаму б не пашырыць забеспячэнне пунктаў харчавання раёна, у тым ліку аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу, іх мясам і яйкамі? Каб турысты мелі магчымасць паласавацца мясам качкі толькі ў нас.
Леанід ЛАХМАНЕНКА.
 Бярозаўскі раён.

МЯСЦОВЫ ЧАС

На самааКУПнасці — КУП

Той, хто хоча — шукае магчымасці, хто не хоча — апраўданні

Зыхадаем у свет Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №21 ад 12 студзеня 2007 года «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццязабеспячэння насельніцтва» перад сельскімі Саветамі адкрыліся новыя магчымасці для развіцця ва ўсіх кірунках, лічыць **старшыня Каменскага сельскага Савета дэпутатаў Лепельскага раёна Мікалай СІНЦЫН**. На сваёй пасадзе **Мікалай Мікалаевіч** ужо 14 гадоў і на ўласным вопыце адчуў розніцу ва ўмовах працы мясцовай улады да выхаду згаданага дакумента і пасля яго.
 У плане фарміравання бюджэтаў прычына ўзроўню ўказам былі вызначаны 16 крыніц даходу. З іх пры фарміраванні бюджэта Каменскага сельвыканкама выкарыстана 12. Найбольш значымі з іх старшыня называе зямельны падатак, падатак на нерухомае, дзяржаўнае і на прыватнае, збор з нарытоўшчыкаў сельгаспрадукцыі, лекавых траў, грыбоў і ягад, продаж зямельных участкаў у прыватную маёмасць, а таксама продаж зямельных участкаў з аўкцыёну.
 — Нягледзячы на тое, што наш сельскі Савет размешчаны далёка ад абласных цэнтраў — у 100 кіламетрах ад Віцебска і ў 180 кіламетрах ад Мінска, — пры правільнай арганізацыі работы і ў нас можна атрымаць пэўны даходы. Так, за папярэдні год мы заробілі больш за 50 мільёнаў рублёў. Сёлета плануем зарабіць прыкладна такую ж суму (а гэта прыблізна 30 працэнтаў бюджэту сельвыканкама).
 У 2001 годзе пры Каменскім сельвыканкаме было створана механізаванае звяно па аказанні паслуг насельніцтву, якое з сакавіка 2005 года стала камунінальным унітарным прадпрыемствам «Каменьаграсэрвіс». Сёння прадпрыемства прапаноўвае людзям самы шырокі спектр паслуг у максімальна

кароткі тэрмін і — па прымальных расцэнках, якія значна ніжэй, чым у дзяржаўных прадпрыемстваў (для ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны і адзіночых састарэлых гэтыя паслугі ўвогуле бясплатныя).
 — Напрыклад, гарпаліва за дастаўку дроў бярэ па 6,5 тысячы рублёў за кіламетр, — тлумачыць **Мікалай Сініцын**. — а КУП — 4 тысячы. Такім чынам, каб прывезці дамоў прычэп дроў, грамадзяніну трэба кіламетр гарпаліва 300 тысяч рублёў, а паслугі КУПА аб'яўдзца яму ўсяго ў 150—170 тысяч. Розніца для пенсіянера адчувальная.
 На баланс камунальнага ўнітарнага прадпрыемства «Каменьаграсэрвіс» знаходзяцца два камбайны, тры трактары, тры прычэпы, усе апрацоўчыя аргрэгаты і аргрэгаты для пасадкі і ўборкі бульбы. Ёсць свой прыбор для экспрэс-аналізу тлустасці малака. І нават легкавы аўтамабіль.
 — Летас на вясковых сходах людзі папрасілі набыць для КУПА яшчэ адну бульбу-бакпапку. Апошнім часам бульба на рынку вельмі ценіцца, таму нашы вясцоўцы сталі актыўна яе разводзіць (нездарма сёння 90 працэнтаў агульнага ўраджаю бульбы ў дзяржаве дае прыватны сектар). Мы прыслухаліся да людзей і заказалі для КУПА другую бульбакапку.
 У адпаведнасці з пунктам 2 Указа № 21, стварэння сельскімі выканкамамі КУПы могуць набыць тэхніку на ўмовах доўгатэрміновай арэнды ці лізінгу. У сакавіку 2008 года мы першымі ў краіне ўзялі ў арэнду трактар МТ-82, што дало магчымасць на 35 працэнтаў павялічыць спектр паслуг для насельніцтва. Безумоўна, глаўная задача нашага КУПА — не пагона за максімальным прыбыткам, а аказанне якаснай дапамогі грамадзянам у развіцці асабістых падсобных гаспадарак — па мінімальнай цене і ў самы кароткі тэрмін. КУП цалкам закрывае ўсе заяўкі па абмалоце збожжа і дастаўцы паліва па Каменскім сельсавеце, а такса-

ма паслявае аказваць дапамогу суседнім сельсаветам.
 У гарачыя дні пасяўной і ўборачнай кампаніі насельніцтва сельсавета не звяртаецца ў СВК — усе пэнтані вырашае КУП, які працуе на самаакупнасці, без дзяржаўных дацый. Больш за тое, часта КУП аказвае дапамогу мясцовым СВК. Так, летас выкапаў ім 3 гектары морквы, у 2009 годзе — 10 гектараў бульбы. Сёлета зноў будзе дапамагаць.
 — За 2010 год адзін наш КУП рэалізаваў платныя паслуг насельніцтву больш, чым тры СВК, разам узятыя, — кажа **Мікалай Сініцын**. — Гэты факт пацвярджае неабходнасць такіх прадпрыемстваў, карыснасць для людзей. Гэта менавіта тая структура, якая вырашае надзённыя праблемы людзей. Я не сцвярджаю, што яны абавязкова павінны існаваць пры сельскіх Саветах. Няважна, каму яны будуць падпарадкаваны — ЖКГ, СВК, КБА, сістэме гандлю ці нам. Галоўнае, каб гэтыя структуры ў роўнай ступені карысталіся дзяржаўнай падтрымкай, а чалавек мог зрабіць заяўку і атрымаць якасную паслугу. Такія прадпрыемствы ўзнікаюць пры стыхі сельскага Савета. Калі раней у сельскі Савет людзі, які правіла, звярталіся толькі па даведку, то летас 92 працэнтаў жыхароў як мінімум аднойчы прыйшлі ў сельвыканкам па дапамогу: узраць і засяць участак, прывезці дрывы і г.д. Заяўкі КУПу робяць не толькі жыхары суседніх сельсаветаў, да нас прывязджаюць і з горада Лепеля.
 За апошнія гады колькасць звяротаў у Каменскі сельвыканкам па пытаннях аказання паслуг насельніцтву ўзрастае ў некалькі разоў, а гэта значыць, што людзі мясцовай улады давяраюць.
 — Калі мне зададуць пытанне, як удалося стварыць такую моцную матэрыяльную базу для КУПА, я адкажу проста: хто хоча — шукае магчымасці, хто не хоча — апраўданні, — гаворыць **Мікалай Сініцын**.
Інга МІНДАЛЕВА.

ГАЛІНОВУЮ ўзнагароду — лепшаму

На пашыраным пасяджэнні калегіі Мінлягаса быў аб'яўлены «Лепшы ляснічы І класа Вішнеўскага лясніцтва Валожынскага даследнага лясгаса **Пётр БАЛДОУСКІ**.
 Лясной гаспадарцы ён аддаў усё сваё працоўнае жыццё — 38 гадоў. За гэты час ім пасаджаны трыццаць гектараў лесу. Пётр Балдоўскі — прафесіянал сваёй справы. Працаваў майстрам, тэхнікам-лесаводам, памочнікам ляснічага Вішнеўскага лясніцтва, а з сакавіка 1987 года працуе на пасадзе ляснічага. Сёння Пётр Міхайлавіч з'яўляецца адным са старэйшых работнікаў лясгаса, маладыя рабяткі шмат чаму могуць навучыцца ад яго. Шматгадовая праца ляснічага не раз адзначалася на самым высокім узроўні. Вось і цяпер Пётр Балдоўскі ўдастоены ганаровага звання «Лепшы ляснічы 2010 года».
Сяргей РАСОЛЬКА.

- ❖ Оценки оборудования и транспортных средств
- ❖ Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
- ❖ Независимая строительная экспертиза

№ лота	Наименование объекта	Краткая характеристика объекта	Адрес объектов продажи	Начальная цена продажи, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	Незавершенное законсервированное капитальное строение — здание многоквартирного жилого дома, железобетонное ограждение	Общая площадь строения — 1601,9 кв.м. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия — железобетонные плиты. Процент готовности строения — 26%. Незавершенное капитальное строение расположено на земельном участке площадью 0,7058 га. Площадь ограждения — 668 кв.м.	г. Гомель, м-н Мельников луг	954 142 150	47 707 110

Продавец имущества: Управляющий в деле о банкротстве ОДО «Арнису-М». Шаг торгов — 9%. Вознаграждение — 5% от цены продажи лота

Срок подачи заявления До 17.00 25 февраля 2011 г. по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а

Дата, время, место проведения аукциона 28 февраля 2011 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а, Гомельское областное управление Филiaal «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкомунтехника»

Номер р/с для перечисления залога Р/с 3012029970016

Условие продажи в филиале ОАО «БПС-БАНК» по г. Мінску, код 334. УНП 102353509

Без условий. Цены указаны без НДС.

Подробная информация о перечне документов, прилагаемых к заявлению на участие в аукционе, опубликована в газете «Звязда» № 127 от 02.07.2010 г.

Условие пользования Объекты продаются в собственности.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 77 37 27, 77 52 87, 77 52 78 (факс).

МГКУ дорожно-мостовое предприятие ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС на поставку в 2011 году

цебня гранитного фракций: 5–10 мм — 16 000 т, 5–20 мм — 10 000 т, 20–40 мм — 30 000 т, 25–60 мм — 10 000 т, цебня доломитового фракций: 5–20 мм — 5000 т, 20–40 мм — 10 000 т, 40–80 мм — 5000 т за счет собственных средств предприятия.

Конечный срок подачи ценовых предложений **11.00 02.03.2011 г.**

По условиям процедуры закупки и с предложениями обращаться по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Габровская, 9; тел. 8 0222 40 75 76, факс 8 0222 48 03 38, адрес электронной почты: mgkudmp@tut.by

УНП 700265690

ИП Рыжук М.Н. (УНП 191082556) прекращает свою деятельность. Претензии принимаются по тел. 8(017) 2336041.

ОАО «Экспериментальный завод имени Н. Гастелло», 220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 22 марта 2011 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Пинская, 18, актовй зал Общества. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 15.00 до 15.45.

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.
 2. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
 3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 год.
 4. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли, выплате дивидендов за 2010 год и направлений использования чистой прибыли в 2011 году.
 5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии.
 6. Об уменьшении уставного фонда Общества.
 7. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья), начиная с 16 марта 2011 г. в отделе кадров Общества с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания — по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Экспериментальный завод им. Н. Гастелло».

СУСТРЭЧЫ БЕЗ ГАЛЬШТУКАЎ

Больш за 400 удзельнікаў прыехалі ў Гомель з усіх раёнаў воласці, каб прадманстраваць свае таленты не толькі ў спартыўных, але і творчых мерапрыемствах. І змагаліся: аддзел на аддзел, раён на раён. Нават сталья мужчыны адчулі сябе хлопчыкамі — калі адстойвалі, напрыклад, першыя ў футболе.

Віталь Уткін, начальнік Галоўнага ўпраўлення ведамаснага кантролю Гомельскага аблвыканкама, гаворыць, што калі апрапае спартыўную форму, ён непадуладны ўзору і тым больш пасадзе.

Сярод футбола, валеябола, настольнага тэніса, бильярда, шахмат, даргса і стральбы новы губернатар Гомельшчыны для сябе абраў апошні від спорту. Уладзімір Дворнін слаборучы і стральбе з пнеўматычнага пісталета. Добрая стральба, як і кіраўніцтва, заплывае кіраўніцтва абласной вертыкалі, немагчыма без упэўненай рукі і бачаных маты:

— Трэба займацца любым відам спорту, трэба працаваць над

сабой. Па магчымасці, будзем рабіць усё, каб рука была больш цвёрдай, і вынікі лепшыя.

Свае таленты чыноўнікі ўсіх рангаў раскрывалі не толькі на спартыўных пляцоўках, але і на сцэне. Яны пелі эстрадныя песні і раманы, танчылі і нават стваралі пантэміму. Самай арыгінальнай прызнана творчасць адміністрацыі Савецкага раёна Гомеля. Усім складам чыноўнікі выканалі нумар, які можна назваць гукавымі асацыяцыямі прыродных з'яў. Яўгена Чачыла, глаўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Гомельскага аблвыканкама, стала першай у вакале. Арыя Сільвы ў яе выкананні ўразіла ўсіх.

Прыклад здаровага ладу жыцця — такая глаўная ідэя гэтага традыцыйнага спартыўна-на-песеннага свята на Гомельшчыне. Аднак самае важнае, што чыноўнікі, якія часцей за ўсё носяць дзелавыя касцюмы і строія выразаў твару, у працэсе актыўнага адпачынку аднамоманта ператварыліся ў цікавыя і шматгранныя людзей. Да якіх не страшна ісці на прыём.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ОАО «БРЕСТСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Наблюдательный совет ОАО «БРТЗ» сообщает: 17 марта 2011 года в помещении заводоуправления по адресу: г. Брест, ул. Московская, 248 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Утверждение показателей прогноза социально-экономического развития Общества на 2011 год.
 2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
 3. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, распределения прибыли и убытков Общества.
 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
 5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2010 год.
 6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2011 год.
 7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
 8. Об избрании членов Наблюдательного совета, его составе и Ревизионной комиссии Общества.
 9. Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Начало собрания в 14.00. Начало регистрации в 13.00. Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, имеющих нотариально оформленные доверенности. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Справки по тел. 8 0162 42 14 05, факс 42 51 59.

УНП 200273007 **Наблюдательный совет**

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»

Галоўны рэдактар Уладзімір КАРПЕНКІЧ. Адказная за выпуск **Наталля КАРПЕНКА.** Грамадскі савет: **НАВІЦКІ Г.В.**, старшыня Пастаяннай камііі Савета Рэспублікі Нацыянальнага

сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; **БАЙКОУ В.М.**, старшыня Пастаяннай камііі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і разгледанне; **АЦЯСАЎ А.А.**, старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; **СТЕПАНЕНКА А.М.**, адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні ор-

гану мясцовага самакіравання пры Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; **ПРЭДКА С.У.**, старшыня Ваўкавыскага раённага Савета дэпутатаў Гродзенскай воласці; **МАКСІМЕНКА С.А.**, старшыня Азярыцка-Слабаскага сельскага Савета дэпутатаў.

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 21 03; e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Тыраж 33.380. Нумар падпісаны ў 19.30.